

З ОК-1
1844

05
222 649



роботніця
і сялянка

2 1973

+ прилод.

ТВОЙ СЫН – САЛДАТ

Жыў у нашым доме хлопчык Жора. Клопатаў з ім было — поўны мех. То штурхане малодшага, то знорок улепіць мячом у развшаную на двары бялізну, то паставіць на балкон радыёлу і ўключыць «на ўсю катушку». Ішлі старыя і малыя да яго маці Алены Трафімаўны, скардзіліся. Хвалявалася жанчына, ушчувала хлопца, а назаўтра зноў паўтаралася:

— Жора, я тваёй мамцы скажу!..

Настану час — праводзіла Алена Трафімаўна сына ў армію. А дзесяці праз год убачылі суседзі, як ішоў па двары з чамаданчыкам зграбны, прыгожы салдат ды налева-направа раскланяваўся: «Дзень добры!..».

— Гэта ж Жорка, — пазнавалі і не пазнавалі людзі. — Бач, які стаў!

У той вечар не грымела з балкона радыёла, не пляскаў у шыбы мяч. Убраўшыся ў святочныя строі, выйшла маці з сынам пагуляць, і іх акружылі хлапчукі, наперабой прасілі:

— Жора, дай зорачку паглядзе...

А Алена Трафімаўна, гордая, расказала суседкам:

— На пабыўку прыехаў. Выдатнік мой салдат.

...Кожны год праводзім мы ў армію сваіх сыноў. У сем'ях, працоўных калектывах даём наказ добра служыць Радзіме, як служылі іх дзяды і бацькі. Ведаем: выдатнай школай мужнасці, грамадзянскасці, маральнаі і фізічнай загартоўкі будзе для іх служба ў славнай Савецкай Арміі. Верым: стануць насы хлопчыкі сапраўднымі мужчынамі, і калі, звольніўшыся ў запас, прыедуць дадому, пра іх з павагай будуць казаць:

— Гэта былыя салдаты. З імі і горы звернеш.

Але жыве ў глыбіні душы кожнай маці і трывога: «Хаця б не было вайны, хаця б мір на зямлі!». Бо многія з нас самі прыйшлі дарогамі ліхалецця.

Паглядзіце, паважаныя чытачы, на вокладку часопіса. Абдымае сына-салдата шчаслівая маці. Заўтра, праводзячы яго пасля пабыўкі, яна скажа:

— Беражыце мір, сынкі.

Яна мае асаблівае права на гэтыя слова. Ганна Іванаўна Федасеева, повар дзіцячага сада № 239 г. Мінска, у час мінулай вайны была медсестрой, чатыры гады калясіла з санпоездам, ратуючы параненых. Яе муж Сямён Аляксеевіч, афіцэр запасу, танкіст, таксама ветэран вайны. У сваіх сыноў Федасеевы выхавалі вялікую любоў да нашай арміі, гатоўнасць пільна ахоўваць Айчыну. Пайшоў па бацькавым шляху старэйшы сын Юрый, афіцэр-танкіст. Верна нясе службу і малодшы — Віталій (вы яго бацькі на вокладцы).

Служаць Радзіме сыны. Пра многіх з іх сёння расказваюць старонкі нашага часопіса. На варце міру, стваральнай працы, спакойнага сну дзяцей, на варце заваёў сацыялізму стаяць воіны славных Узброеных Сіл СССР. На зямлі, у небе і на моры. Лётчыкі, танкісты, ракетчыкі, пагранічнікі, маракі...

Мы ганарымся імі. Мы жадаем ім поспехаў у нялігкай службе. Мы чакаем іх.

Якая гэта будзе радасць, калі, выканашы свой свяшчэнны абязяцак, вернуцца сыны дадому, і мы разам з імі, пасядзеўшы за святочным столом, выйдзем за ваколіцу, каб паслушаць, як гудуць цыгнікі з сялом, як спявоюць прыгажуні-дзяўчата, што шэпчуць бярозы роднай зямлі.

А на змену старэйшим братам падрастуць малодшыя, пойдуць у армію. І зноў гордая маці скажа:

— Мой сын — салдат!

М. ОСІПАВА



Высокім званнем Героя адзначыла Радзіма подзвігі тысяч сваіх сыноў і дачок. Толькі ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны гэтай пашаны ўдастоіліся 11 603 чалавекі. А на грудзях Васіля Саргеевіча Мічурэна ззяе Залатая Зорка з нумарам 308. Гэта азначае, што ён увайшоў у першыя сотні самых адважных савецкіх патрыётаў. Яшчэ ў 1940 годзе, калі В. С. Мічурэн быў радавым байцом-кулямётчыкам, Савецкі ўрад высока адзначыў яго подзвігі ў барацьбе з белафінамі.

З першага і да апошняга дnia вайны змагаўся герой з нямецка-фашистскімі захопнікамі. І сёння палноўнін В. С. Мічурэн у баявым страі абаронцаў Айчыны.

ЗЯМНЫ ПАКЛ

Першакласнік Саня імчыцца дадому і яшчэ здалёку крычыць:

— Мама, мамачка, я табе пяцёрку нясу!

Маці падхоплівае яго на рукі і пяшчотна целуе. А хлопчык горача абяцае:

— Хочаш, я буду шмат-шмат пяцёрак насыць...

— Хачу, сынку, хачу!

Вядома, наконт «шмат-шмат пяцёрак» Саня крыху перагнуў. Здаралася ўсякае. А цяпер былы першакласнік стаў курсантам Вышэйшага ваенна-палітычнага вучылішча і праз чатыры гады прыме эстафету ў сваіго бацькі, афіцэра Савецкай Арміі. Пакуль жа шле пісьмы маці, расказваючы пра свае поспехі ў баявой і палітычнай падрыхтоўцы.

У апошнім пісьме абяцае хутка прыехаць у Мінск на канікулы і два разы павіншаваць маці са святам. «Чаму два разы? — сам сябе пытает Саня. — і адказвае: — З Днём Савецкай Арміі і Восьмым сакавіком».

Наўрад ці знайдзеца хоць бы адзін чалавек, хто, выйшаўшы на скрыжаванне гэтых двух вялікіх свят, не ўспомніў бы сваю маці, не паслаў бы ёй цёплага прывітання. Бо няма для нас больш блізкага і дарагога імя. Да маці мы звяртаемся ў хвіліны радасці і гора, ёй першай прысвячаем свае поспехі, яе першую абдымаем пасля доўгай разлукі.

Мама, маці! Ва ўсім чалавечым лексіконе няма іншага слова, якое магло бы стаць побач з ім, апрача толькі аднаго — Радзіма. Гэтыя два слова ўтвараюць неразрывнае арганічнае цэлае, напоўнене глыбокім зместам, — Радзіма-маці.

Хачу зазначыць, што калі чалавечая мова існуе тысячагоддзі, то гэты выраз увайшоў ва ўжытак якіх-небудзь пасадаўнікаў назад, калі з'явілася першая ў свеце сацыялістычная дзяржава, якая стала для працоўнага народа сапраўднай Радзімай-маці.

Вазьму хоць бы сваю сям'ю. Сямёра дзяцей, адзін пад адным, засталіся ў маёй маці, Ганны Міхайлаўны, калі памёр бацька. Невялікая вясковая хата ды мазолістая матчыны руки — усё багацце сям'і. Цяжка нават уявіць, як бы склалася наша жыццё, калі б мы апынуліся не ў СССР, а ў якой-небудзь капіталістычнай краіне. Але нам пашанцевала: разам з маці пра нас клапацілася дзяржава. Шасцёра атрымалі сярднюю адукцыю, а старэйшы брат — вышэйшую. Усе набылі добрыя прафесіі, жылі щасліва.

Але вось над краінай грымнулі ваенныя громы. У той суроўы час маці бласлаўлялі сваіх сыноў на подзвігі ў імя Радзімы, наказвалі біць ворага, не шкадуючы ні сіл сваіх, ні жыцця. На ўсю краіну праславілі сябе абаронца Ленінграда снайпер Феадосій Смолячкоў, храбры разведчык Аляксей Цюльга, доблесныя танкісты Аляксандар Пятаковіч, Мікалай Тамашэвіч і многія, многія іншыя воіны-беларусы. Савецкая Айчына высока ацаніла іх подзвігі. Больш як 400 франтавікоў, ураджэнцаў Беларусі, сталі Героямі Савецкага Саюза, а чацвярым — І. Якубоўскому (Маршал Савецкага Саюза, першы намеснік Міністра абароны СССР). І. Гусакоўскому, П. Гала-вачову і С. Шустраву гэтае званне прысвоена двойчы. Залатой

З ОК-1
1844

Зоркай Героя адзначаны слай-
ныя справы 87 беларускіх пар-
тызан і падпольшчыкаў, сярод
якіх і насы адважныя жанчы-
ны В. Харужая, М. Осіпава,
Е. Мазанік.

Усюды і заўсёды нас натхняў
на ратныя подзвігі светлы воб-
раз маці: і той, што жы-
ла дзесяці ў далёкай лясной бе-
ларускай вёсачцы або ў вялі-
кім горадзе, і той, што глядзе-
ла на нас з шырока вядомага
у той час плаката «Радзіма-ма-
ці кліча!»

Хіба магло салдацкае сэрца
застаца абыякавым да гэтага
закліку? Байцы без стомы гра-
мілі ворага, вызваляючы сваю
землю. Не ўсе з іх дажылі да
светлай пераможнай гадзіны.
Многія склалі галовы на цяж-
кім і слайным баявым шляху.
Гляньце, колькі засталося ў Бе-

Але закон вайны няумольны.
І разносілі паштальёны «паха-
вальная», моўкі ўручалі іх ад-
расатам... І горка плакалі ня-
цешныя ўдовы і салдацкія ма-
ци. Нямала слёз праліла і мая
маци, аплакваючы двух загіну-
шых сыноў. Бязгучна шапталі
яе вусны: «Загінуў смерцю
храбрых...»

Мінаюць гады. Усё менш за-
стаецца сярод нас тых, хто вы-
нес на сваіх плячах асноўныя ця-
жар барацьбы з фашизмам.
Вечна жыве памяць пра тых,
хто грудзьмі заслані ў крдін.
Дастойны помнік ім — насы
сённяшнія справы: новыя гары-
ды, заводы, квітнеючыя сады.

Людзям, якія выраслі пасля
вайны, цяжка ўявіць, які гіганц-
кі працоўныя подзвіг здзейснілі
іх бацькі, маці, старэйшыя бра-
ты, аднаўляючы родныя гары-

роназдольнасць нашай краіны»,
яны пільна нясуць ратную вах-
ту. Пад баявымі сцягамі насых
часцей у адзінім страі з прад-
стаўнікамі ўсіх народаў нашай
шматнацыйнай краіны ста-
яць сыны многіх беларускіх
маци. Усе яны з'яўляюцца да-
стойнымі нашчадкамі і прадаў-
жальнікамі славы старэйших
пакаленняў, настомні ўмацоў-
ваюць абаронную магутнасць
любімай Айчыны.

Вось што пісаў у сваёй заяве
аб прыёме яго кандыдатам у
члены КПСС ураджэнец вёскі
Сялец Быхаўскага раёна яфрэйт
Аляксандар Якаўлеў: «Усту-
паючы ў рады КПСС у год пя-
цідзесяцігоддзя ўтворэння
СССР, я з'яшчэ большай энер-
гіяй і стараннем буду аддаваць
усе свае сілы і веды, а калі
спатрэбіца — аддам і жыццё

Пролетары ўсіх краін, ўяднайцеся!

работніца і сялянка

№ 2 ЛЮТЫ
1973

ШТОМЕСЧНЫ ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫ
І ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКІ ЧАСОПІС

ВЫДАННЕ ЦК КП БЕЛАРУСІ
ВЫДАЕЦЦА З ЛІСТАПАДА 1924 Г.

Выдавецца ЦК КП Беларусі

ОН ВАМ, РОДНЫЯ!

05
222679

ларусі сціплых салдацкіх абелі-
скай, колькі брацкіх магіл, увян-
чаных пяціканцовай зоркай!
Пад кожнай з іх пахаваны слай-
ныя герой. Магчыма, перад
смерцю хтосьці з іх шаптаў запаветнае:
«Мама...» і маці
скроў артылерыйскія кананады і велізарныя адлегласці
ўлоўлівалі гэты шэпт, усхоплі-
валася ўначы, гаратала пачак
складзеных трохкунтнікаў і зноў,
ужо ў каторы раз, перачытва-
ла іх, молячы ўсіх святых ад-
весці бяду ад сына.

дые і сёлы. Сённяшнім школьнікам цяжка паверыць, што ў 1944 годзе, калі вырашалася пытанне аб аднаўленні Мінска, выказваліся прапановы будаўніцтва яго зусім на новым месцы. Бо Мінск ляжаў у руінах, і каб разобраць іх, патрэбны былі вялізныя намаганні.

З кожным годам расце і мац-
нене краіна Саветаў. Яе мірную
працу ахоўваюць воіны нашых
дублесных Узброеных Сіл. Па-
мятаючы запавет У. І. Леніна
«быць напагатове, берагчы аба-

за справу партыі, буду заўсёды
у першых радах байкоў за вы-
кананне рашэння XXIV з'езда
КПСС».

Свае слова воін падмацоў-
вае практычнымі справамі. Ён
выдатнік Савецкай Арміі, уме-
лы спецыяліст, актыўны грамад-
скі работнік, служыць прыклад-
дам узорнага выканання воін-
скага абавязку для ўсіх сваіх
таварышаў. Дастойнага абарон-
цу Радзімы выхавала сціплая
працаўніца Варвара Якаўлеўна
Якаўлева.

Можа ганарыцца сваім сы-
нам Анатолем работніца дзіця-
чага сада-яслі № 4 горада
Шчучына Галіна Іосіфаўна Му-
ха. За кароткі час службы ў ар-
міі яе сын стаў высокакласным
спецыялістам, сержантам, вы-
вей сваё аддзяленне ў перада-
выя. Радуе маці Вольгу Ада-
майну, цялятніцу саўгаса «На-
ча», што на Брэстчыне, малод-
шы сержант Станіслаў Казаке-
віч. З пахвалой гавораць ста-
рэйшыя начальнікі і пра воінаў-
беларусаў лейтэнанта Васіля
Цыванюка, сержанта Васіля
Якуша, малодшых сержантаў
Валерыя Стэфановіча, Андрэя
Селяшчука, яфрэйтара Сяргея
Самародскага.

Зразумела, у іх станаўленні
як абаронцаў Айчыны шмат
зрабілі школа, камсамол, ка-
мандзіры і армейскія калекты-
вы, уся наша савецкая рэчаіс-
насць. Але нездарма кажуць,
што добра выхоўваць выхава-
ных. Першааснова гэтага выхава-
вання, яго фундамент закладва-
еца дома, у сям'і, і першае
слова тут належыць маці. Вось
чаму сёння мы, камандзіры і
палітработнікі, сардэчна віншу-
ючы з надыходзячым евтам —
Міжнародным жаночым днём,
гаворым усім салдацкім маці:
«Нізкі паклон вам і вялікае дзе-
куй за вашу працу, за ваша
ўменне, за тое, што гадуеце і
выхоўваеце сваіх сыноў сумлен-
нымі, сапраўднымі патрыётамі
нашай магутнай сацыялістыч-
най Айчыны!»

Мы, воіны Савецкай Арміі,
сардэчна віншаем са святам
усіх насых слайных жанчын —
выдатных працаўніц, верных
сябровак, любімых. Мы шлем
свае слова прывітання і жон-
кам ваеннаслужачых, якія дзе-
ляць з мужамі ўсе складанас-
ці армейскага жыцця. І дзяўча-
там, якія чакаюць салдат. І кож-
най з вас, дарагія насы жан-
чыны — маці, жонкі, сёстры,
сябрóўкі!

Палкоўнік В. МІЧУРЫН,
Герой Савецкага Саюза

Дзяўчаты 46-га гвардзейскага жаночага авіяпалка прайшли,
праляцелі ад Кубані да Берліна.

Фота ваенных гадоў Я. Халдзея.



БЕЛЫЯ лілі.

Спачатку была магія, як ёсь магія чарапініцы-хімії. Потым я стаяла на беразе Нёмана — было гэта ў канцы снежня — і доўга, зачаравана глядзела, як плылі па шырокім рэчышчы крыгі, нібы вялізныя белыя лілі. Плылі спакойна, велічна, быццам гаварыла прырода: вось бачыце, якая я чарапініца і фанта-зёрка, што магу прыдумаць!

Сапраўды чарапініца, сапраўды фанта-зёрка. Толькі... чым болей глядзела я на гэтае дзівоснае відовішча, тым больш хацелася паспрачацца з ёй, з прыродай, крышку падражніцца. Успаміналася пачутае зусім нядайна ў гэтым жа горадзе і паўторанае некалькі разоў: «Такога ма-тэрыялу няма ў прыродзе... Такога ў прыродзе няма...»

Значыць, не ўсё падуладна табе, ма-тухна! Значыць, ёсь шмат такога, чаго не здолела стварыць ты і што за цябе ствараюць людзі!

Вось адно з іх — капралактам. Рэчыва, з якога можна рабіць і найтанчэйшую га-завяя пачкі для балерын, і наймацнейшую кордавуя ніці для шын. І пушыстая кофтачкі... І каштоўнае ўгнаенне для палёў. І нават можна вылучыць адну з амінакіслот, называецца яна лізін, якая ўваходзіць у харчовы рацыён чалавека. Лізін, дабаўлены да мучных і малочных прадуктаў, паляпшае іх якасць.

Было цікава і нават крыху дзіўна даведацца, што не без падказкі матухны-прыроды з'явіўся на свет гэты цуд — капралактам. Само слова ў перакладзе з латыні азначае «казінае малако». Упершыню вучоноя выдзелілі капронавую кіслату менавіта з казінага малака. Ну а потым пайшло і пайшло... Белая ма-гія хіміі служыць сёння цалкам нам з вамі. Дарэчы, нам, жанчынам, і сапраўды ў першую чаргу.

Крыху зацягнулася прадмова. Хацелася зрабіць размінку, каб лягчэй успры-няць потым рэчы значна больш склада-ныя, чым белыя лілі на нёманскай вадзе. Перш чым пойдзем мы з вамі ту-ды, дзе нараджаецца капралактам, па-знаёмімся з людзьмі, якія маюць непа-среднае дачыненне да гэтага цуда.


...Вось і ён, Гродзенскі хімічны камбі-

нат імя С. О. Прытыцкага. Той самы, які даўно ўжо вабіў да сябе і загадкавасцю, навіной самога слова — капралактам, і сваім усесаюзным, калі так можна ска-заць, размахам. Ён жа гонар нашай рэспублікі, да нядайняга часу з'яўляўся са-мым вялікім камбінатам гэтага тыпу ва ўсёй краіне. Быў тут і наш заўсёдны спе-цыфічны інтарэс: а ці працујуць тут жанчыны? Калі працујуць, то якое месца займаюць, якую ролю выконваюць, як сябе адчуваюць тут, на гэтай складанай хімічнай вытворчасці?

Затрымаемся яшчэ на хвілінку. Гля-нем з вышыні, ну хоць бы з трэцяга паверха, на ўесь камбінат цалкам. Крыху нагадвае Гродзенскі хімічны свайго старэйшага брата — Наваполацкі. Але нібы волат-цаэрвіч, што рос не па днях, а па гадзінах, гэты камбінат нават з першага позірку пакідае такое моцнае ўра-жанне, што будзеш ты стаяць, глядзець і зноў і зноў славіць у думках адзінага бoga на зямлі — чалавека, які прыдумаў і стварыў падобнае. Слаборніцаць з пры-родай, пэўна, нялёгка, калі спатрэбліся вось такія мудрагелістыя конструкцыі, такія перапляценні труб, цэлыя сямействы рэзервуараў, падобных на сярэдне-вяковыя вежы, сабраныя ўсе разам. І ўсё гэта толькі вонкавы выгляд, бо яшчэ не-вядома, што рабіцца там, у гэтых карпу-сах, якія раскінуліся па велізарнай тэрыто-рый камбіната. Колькі ж людзей пра-цуе на гэтым гіганце, у кожным яго цэху!

Я ўжо чула, што тут кожны цэх — не праста цэх у яго звычайнім, зразуме-лым для нас сэнсе, а пэўная стадыя пэў-най хімічнай рэакцыі, і што характар ча-лавечай працы тут зусім іншы. Але ўвайшла ў адзін з карпусоў («вось тут і нараджаецца ў асноўным капралактам») і пачала сярод амаль гэткіх жа агромні-стых рэзервуараў, як за сценамі будынка, шукаць вачыма чалавека — і не знай-шила. «Недзе тут павінна быць апаратчы-ца або апаратчык», — сказаі мне. «Адзін чалавек?!» «Ды і то не абяз-кова, калі ўсё ідзе як мае быць», — адка-зали.

Тут ужо міжволі нагадаўся мне сон Веры Паўлаўны (памятаеце «Што рабіць?» Чарнышэўскага?), сон пра заводы-



Адсюль, ад гэтага цэнтральнага пульта кіравання, ідуць «загады» ва ўсе цэхі і участкі вытворчасці капралактаму.

Пяцігодка і мы


БЕЛАЯ МАГІЯ




А гэта наша знаё-
мая Каця Цішкова,
апаратчыца.

Тамара Жукавец,
лабарантка. Адна з
тых, хто стаіць на
варце якасці.

Фота У. Вяхоткі.





палацы будучыні, дзе ў велізарных светлых цэхах будуць працаўца машины. Ну а людзі...

— На пульце кіравання.

Вы ведаеце, што такое пульт кіравання?

Мы пастараліся спецыяльна для тых, хто ніколі не бачыў яго, зрабіць фотадздымак. Паглядзіце: гэта таксама захапляючы цуд.

— Гэта сэрца і лютэрка ўсяго камбінату,— вобразна і дакладна сказала начальнік змены Ларыса Леўчанка.

Сэрца, бо ўсе загады машинам і апаратам аддаюцца вось тут націскам кнопкі ці паваротам рэгулятара. Люстэркам, бо вось тут, на шчытах, можна ўбачыць ўсё, што адбываецца там, у трубах, канструкцыях, рэзервуарах, у гэтую хвіліну, гэтую секунду. Калі парушаецца дзенебудзь зададзены рэжым, падае тэмпература, знікае вакуум або цік пары, або што-небудзь яшчэ, адразу ж аўтаматыка папярэджвае чалавека, папярэджвае чырвоным агеньчыкам ці гукавым сігналам: трывога!

Нам пашанцавала, што начальнікам менавіта гэтай змены была жанчына — ужо знаёмая нам Ларыса Леўчанка. Чарнабровая украінка з баявым, зухаватым бліскам вачэй, яна так натуральна ўпісвалася ў гэтае паняцце «начальнік змены», што задаваць пытанні, як спраўляецца з такой вялікай адказнасцю, як камандуе вытворчасцю, не было патрэбы. Разумна і рашуча камандуе, варта толькі глянуць на Ларысу — жавую, па-спартыўнаму падцягнутую, кожную хвіліну гатовую зрабіць ўсё, каб не здарылася аварыі, каб нідзе не быў парушаны рэжым хімічнай рэакцыі (у феі-хіміі бываюць свае капрызы), каб будучы капралактам быў, зрешты, такі, як трэба.

— Удзень, калі ўсе тэхнічныя службы і ўсе спецыялісты камбінату на месцы, — працаўца можна спакойна. Вось ноччу бывае іншы раз трывожна. Калі здарыцца «ЧП», усю адказнасць бярэш на сябе.

Я ўяўляю сабе і начальніка, і гэты пульт, і глухі гул апаратаў у цэху, дзе адбываюцца нейкія бурныя хімічныя рэакцыі, поўныя іншы раз сюрпризаў нават для саміх хімікаў, і гэтую маладую рашучую дзяўчыну, выпускніцу Днепрапрэтруўска-га хіміка-тэхналагічнага інстытута, якая не бацца «ўязць на сябе адказнасць». Цяпер

ужо маё захапленне складанымі канструкцыямі і ўсялякімі іншымі цудамі тэхнікі і хіміі неяк цымяне, сціраеца. Усё ж адзінм цудам нязменна і ўсюды застаецца харектар чалавека, яго воля, яго розум.

— А што вы называеце «ЧП»?

— Часцей за ўсё, калі знікае вакуум і трэба знайсці, дзе, у якім месцы працы. Тут дастаецца і нам, і апаратчику... Дарэчы, я вас зараз пазнаёмлю з адной дзяўчынай...

— Каця Цішкова! Каця Цішкова! Вас выклікае начальнік змены. Вас выклікае... — гучыць на ўесь корпус голас па радыё.

Праз якую хвіліну Каця з'явілася перад намі, і была гэтая Каця ну такая сімпатычная, у касцы, светлаволосая, рослая — сапраўдная герайні драццатага веку. Веку тэхнікі, хіміі. Хлапечая гарэзлівасць была ў яе ўсмешы, ва ўсіх яе рухах, у манеры размаўляць — у гэтай дзяўчыні з-пад Бялыніча, тэхніка-апаратыка са спецыяльнай сярэдняй адукацыяй.

— Вось расскажы, Каця, як ты шукаеш вакуум.

— А то не ведаеце?

Яны абедзве смяюцца з нечага вядомага толькі ім адным, і адчуваеш за гэтым добрым маладым смехам усю сур'ёзнасць той сітуацыі, калі Каці трэба «знайсці вакуум», і яна абягае ўесь цэх, дакранаецца да кожнага апарату, і іх узаемную радасць, калі ўсё-такі знайдзе месца працы. Не адзінай аўтаматыкай трymаецца камбінат.

Не адзінай... У гэтым яшчэ і яшчэ раз пераконваешся, калі трапіш у шматлікія выдатна абсталяваныя лабараторыі, якія можна назваць калі не сэрцам, як пульт, то органамі ўсіх іншых пачуццяў, і ў першую чаргу вачыма камбінату. Тут — поўнае царства жанчын. З двума інжынерамі-хімікамі Валянцінай Круглай і Раісай Гардынскай, кіраунікамі лабараторыі (яе называюць яшчэ аддзелам тэхнічнага кантролю вытворчасці капралактам), я пазнаёмілася бліжэй. Яны такія розныя па харектарах, па знешнасці. Валянціна Іванаўна Круглая закончыла Львоўскі політэхнічны, яна стрыманая, вельмі сур'ёзная. Раіса Георгіёна Гардынская — выпускніца хімфака БДУ. Вясёлая, жававая, крышку ўзнёслая, як мне

здалося. Абедзвюм давераны вельмі адказныя ўчасткі: кожную хвіліну ў лабараторыі павінна быць вядома, якая рэакцыя адбываецца на кожным звязе вытворчасці. Ад гэтага залежыць і якасць капралактаму і якасць сульфату амонію, пабочнага, як тут кажуць, прадукта. Даўчы, менавіта гэты «пабочны» прадукт атрымаў нядаўна Знак якасці, за гэта ўгнаенне сельская гаспадарка горача дзяякую Гродзенскому хімічнаму камбінату. Раіса Гардынская — старшы інжынер цэха лактаму і сульфату амонію.

— Значыць, і мая праца была адзначана. Гэта прыемна.

Дык вось, розныя яны па харектары. І такія падобныя сталі раптам, калі ўспомнілі, як «па вінціку, па болціку», па прабірцы, па прыбору збіралі зусім яшчэ нядаўна сваю лабараторыю, і вось ужо лічаць сябе ветэранамі, і лічаць па праву, бо першы капралактам наслілі, як самы дарагі сувенір. Адноўкава горача просіць назваць лепшых жанчын сваіх лабараторый, «ад якіх так многае, многае залежыць», — Марыну Чарніцкую, Аўгусціну Астаніну, Ганну Сегіні, Тамару Жукавец («таксама, як і мы — ветэран»). «І абавязковая, абавязковая Ларысу Аляксандраўну Герасіменак, гэта такая працаўніца! Усё ведае і ўсё так дакладна робіць!»

...У спецыяльных цыстэрнах ці ў пакетах-мяшках адпраўляецца з Гродна ўсе канцы краіны капралактам. Каб стаць потым асновай для сінтэтычных вырабаў, якія мы носім, якія ўпрыгожваюць наш быт, якія служаць нашай народнай гаспадарцы. Ад капронавых сеций да капронавых панчох...

А нараджаецца ён, капралактам, у выніку, як вы ўжо зразумелі, пэўна, цэлага ланцуза складаных хімічных рэакцый. Сыравінай для яго з'яўляюцца бензол, аміак, вадарод і іншыя хімічныя рэчывы. У цвёрдым стане капралактам на гадвае нешта сярэдняе паміж расцертай крэйдай і аўсяным «геркулесам». Я патрымала ў руках гатовы капралактам, перасыпала яго з далоні на далонь і паспрабавала ўявіць сабе, чым ян можа стаць потым. Падумала: як гэта добра, што белая магія хіміі з кожным днём ўсё больш і больш служыць нам!

А. УЛАДЗІМІРАВА

Сяргей ПАНІЗНІК

Не сні, матуля, благія сны!
Німа бяды, як німа вайны.
Я спадзяюся з крутых дарог
на хвільку трапіць на твой парог,
пад цішу слова, звон белізны...
Не сні, матуля, благія сны!
Развей, аціні іх у раплі —
і жоўтым цветам каб не цвілі.

Іван КІРЭЙЧЫК

Маці

Нават не зірнула на цяльняшку,
Пра якую марыў сын штодзень.
Глянула — і уздыхнула цяжка,
І сказала ціха:

— Пахудзеў.
Праляць гады ў паходах,
маршах,
Адвіруе гэтулькі падзей,
А загляне ў хату мажны маршал,
Маці скажа зноўку:
— Пахудзеў.

Яўгенія МАЛЬЧЭУСКАЯ

За спіною твае дарогі,
Б'е ў твар мой калючы вецер,
Мне баліць твае, мама, ногі,
Мне шчыміць тваё, мама, сэрца.

Паясніца твая мне ломіць
У зімовых начах бяссоння,
І гудуць твае руکі ад стомы
У маіх маладых далонях.

Твар мой з ціхай тваёй усмешкай,
Толькі меней на ім трывогі.—
Я выходжу тваёю сцежкай
На сумлення твайго дарогі.

Мечыслаў ШАХОВІЧ

Бягу сцяжынкамі роснымі
З вятрамі наперагонкі я.
Цалую бярозы дзівосныя,
Ад матчыных песен — звонкія.

Як у пярыну пуховую,
Кідаюся ў мяккія травы я,
Мурожныя, шаўковыя,
Ад матчыных рук — ласкавыя.

Углядаюся ў неба чыстае,
У поле іду, як на свята, я.
Вітаю жыты каласістыя,
Ад матчынай працы — багатыя.

НАВУКА Ў РАБОЧЫМ СТРА

Дасягненні беларускай навукі ў апошнія часы бяспрэчныя. Яшчэ адно сведчанне таму — нядаўніе прысвяcenне групе вучоных Акадэміі навук БССР звання лаўрэатаў Дзяржайной прэміі СССР. Наш нарэспандэнт сустрэўся з начальнікам аддзела ўкаранення вынікаў навукова-даследчых работ АН БССР Артуром Пятровічам Чэлышавым і папрасіў яго адказаць на некалькі пытанняў. Ніжэй змяшчаем тэкст гэтай гутарні.

— Артур Пятровіч, цяпер шмат гавораць аб тым, што наука ў сучасным грамадстве робіцца непасрэднай вытворчай сілай. Што можна сказаць пра бліжэйшыя задачы вучоных нашай рэспублікі?

— Установы Акадэміі навук павінны перш-наперш ствараць навуковыя асновы тэхнічнага прагрэсу шляхам развіцця фундаментальных даследаванняў, якія пракладваюць новыя шляхі яго развіцця. Менавіта дзякуючы дасягненнім фундаментальнай навукі ўзніклі такія новыя галіны прамысловасці, як вакуумная металургія і вакуумная апрацоўка харчовых прадуктаў, электронная і іонная зварка, плаўка металаў і г. д. На аснове дасягненні ёхіміі ўтварылася прамысловасць сінтэтичных палімераў, а магчымасць сінтэзу бялка дазволіла арганізація мікрабілагічную прамысловасць.

— Вядома, Акадэмія навук не можа падмяняць, напрыклад, галіновыя навукова-даследчыя інстытуты. Аднак жа многія яе калектывы адначасова з фундаментальнымі выконваюць шматлікія заданні прыкладнога характару.

— Гаворка павінна ісці аб аптымальным спалучэнні фундаментальных і прыкладных даследаванняў. Працуячы на сённяшні дзень, наука павінна дбаць пра матэрыялы, тэхналогіі, метады заўтрашняга і нават паслязаўтрашняга дня. А распрацоўкі падобнага тыпу даюць эканамічную эффектыўнасць далёка не імгненнную. Аднак вучоныя АН БССР паспяхова аказваюць дапамогу вытворчасці ў выкананні задач, якія неабходна вырашаць сёння. Пра гэта сведчаць шматлікі факты. Аднак іх столькі, што я нават не ведаю, аб якіх лепш расказаць.

— Давайце дамовімся так: прыклады павінны быць тыповыя і ў той жа час разнастайныя.

— Згодзен. Тады пачнем з электроннай вылічальнай тэхнікі, бо, як вядома, яна з'яўляецца адным з галоўных зменяў навукова-тэхнічнага прагрэсу. Тэарэтычная і практичная аснова электронна-вылічальных сістэм, напрыклад, матэматыка, кібернетыка, электроніка. Ін-

3 АПРАСІЛІ мы камсамольскага актыўіста лейтэнанта Міхаіла Маліноўскага расказаць, якія самія дзейныя формы выхаваўчай работы з моладдзю. І што б вы думалі? Перш за ён назваў пісьмы-падзякі бацькам воінаў і адказы бацькоў.

— У нас ужо стала традыцыя, — гаварыў афіцэр, — паведамляць на радзіму пра доблесныя справы нашых лепшых салдат і сержантанаў, іх поспехі ў баявой вучобе і службе.

Адпраўлена нямала такіх пісем і напярэдадні Дня Савецкай Арміі. Прыемнае і радаснае паведамленне атрымліваюць маці гвардыі старшага сержанта Эдуарда Захажэўскага — Зінаіда Лук'янаўна з вёскі Раеўка Маладзечанскага раёна, гвардыі радавога Аляксандра Кісялевіча — Акуліна Андрэеўна з вёскі Раздзяловічы, што на Брэстчыне, гвардыі яфрэйтара Віктара Прымака, прызванага з вёскі Шмакі Кіраўскага раёна, — Сіма Сямёнаўна і многія, многія іншыя.

Вось адно з такіх пісем, пасланое ў вёску Лучыцы Петрыкаўскага раёна бацькам гвардыі радавога Івана Курчыцкага.

«Паважаныя Паліна Вінтараўна і Фёдар Іванавіч!

З пачуццём гордасці мы рады вам паведаміць, што ваш сын, гвардыі радавы Іван Курчыцкі з першых дзён армейскай службы сумленна выконвае свой ганаровы абавязак перад Радзімай. Ен паспяхова авалодаў баявым майстэрствам і лічыцца лепшым спецыялістам у падраздзяленні, свята выконвае ленінскі запавет вучыцца ваенай справе як мае быць.

Поўнасцю выкананы свае сацыялістычныя абавязацельствы, узятыя ў гонар 50-годдзя ўтварэння СССР, ваш сын

і ў новым годзе ідзе ў ліну правафланговых. Ен выдатнік Савецкай Арміі, класны спецыяліст. На яго грудзях зязоў чатыры знакі салдацкай доблесці.

Дзякуем за добрае выхаванне сына. Жадаем вам моцнага здароя і доўгіх гадоў жыцця на карысць нашай любімай Радзімы».

Гэтыя пісъмы, перш чым пойдуць па прызначэнню, чытаюцца ўсім асабовому саставу. Кожны, хто ўдастоіўся гэтай пашаны, адчувае сябе імянінікам, на яго скіроўваюцца позіркі таварышаў.

У сэрцы воіна расце і мацнее пачуццё гордасці за тое, што ён з гонарам выконвае наказ родных і блізкіх, служыць Айчыне так, як вучыць Камуністычнае партыя, як патрабуюць ваеннае прысяга і статут.

Нямала радасці дастаўляюць гэтыя щэлпяя, душэўныя пісъмы і сям'і воіна, асабліва маці. Якая з іх не падзеліцца прыемнай вестачкай з сяброўкамі па работе, суседкамі! Звычайна пра гэта даўедваюцца ўсе сваякі, сябры і блізкія воіна. Калі ж такія паведамленні паступаюць у райваенкаматы або рэдакцыі мясцовых газет, то становяцца здабыткам усёй акругі. Як самую дарагую сямейную рэліквію захоўвае маці гвардзейца Івана Курчава Ганна Лявонцеўна экспліяр краснапольскай раённай газеты «Чырвоны сцяг», у якой пад рубрыкай

ЛІСТ АД



А. П. Чэлышаў.

Інстытут матэматыкі АН БССР сумесна з Мінскім філіялам наукоўца-даследчага цэнтра электроннай вылічальнай тэхнікі і вылічальным цэнтрам БДУ імя Леніна распрацаваў універсальнае матэматычнае забеспечэнне серыі ЭВМ «Мінск». Яны цяпер, дарэчы, самыя распаўсядженныя ў нашай краіне.

Цесныя сувязі з вытворчасцю падтрымлівае Фізіка-тэхнічны інстытут. Укараненне некаторых удасканаленняў, прапанаваных інстытутам, толькі на адным з мінскіх прадпрыемстваў за паўтара года дало амаль 600 тысяч рублёў эканоміі.

Як вядома, вялікую ўдзельную вагу ў прамысловасці Беларусі маюць машына-і станкабудаванне. Зразумела таму, якое значэнне набываюць задачы павышэння якасці і надзеянасці машын і механізмаў. Над вырашэннем гэтых праблем паспяхова працуе калектывы Фізіка-тэхнічнага інстытута, інстытутаў цепла- і масаабмену, механікі металапалімерных сістэм, надзеянасці і даўгавечнасці машын, Аддзела фізікі неразбураючага кантролю і іншыя. Магу прывесці лічбы. Ажыццяўленне прапаноў вучоных, напрыклад, на прадпрыемствах «Белсельгастэхнікі» дзе 600 тысяч рублёў эканоміі, а на Мінскім мясакамбінаце — 150 тысяч рублёў.

Наша рэспубліка ў апошнія гады стала раёнам вялікай хіміі. Вялікі ўклад у развіццё хімічнай прамысловасці ўносяць беларускія вучоныя. Калектыв Інстытута агульной і неарганічнай хіміі сумесна з супрацоўнікамі камбіната «Беларуськалей» у прамысловым маштабе ўкаранилі новыя рэагенты для філаты і калійных руд. Эканамічная эфектыўнасць — 3 мільёны рублёў у год.

Пералік падобных прыкладаў можна працягваць яшчэ і яшчэ. Аднак, думаю, рабіць гэта няварта, бо ўжо тыя факты, што прыведзены, на мой погляд, даволі пераканаўчыя. Белару-

ская наука ўпэўнена крохыць у агульным рабочым страі.

— Артур Пятровіч, хацелася б задаць яшчэ адно пытанне: як ўдзельнічаюць у вырашэнні агульных задач жанчыны-вучоныя?

— Жанчын у нас працуе шмат, і ва ўсёй сваёй дзейнасці яны ні ў чым не ўступаюць мужчынам. Вось, напрыклад, Людміла Іосіфаўна Ухава. Яна ўзначальвае лабараторию тонкага арганічнага сінтэзу ў Інстытуце фізіка-арганічнай хіміі. Людміла Іосіфаўна вывучае залежнасць паміж будовай і біялагічным дзеяннем некаторых рэчываў у радзе гетрацыклічных злучэнняў. Назва складаная і для недасведчаных не зразумелая, таксама як і справа, якую гэта назва азначае. Калі ж расказаць пра пошуки, якімі займаецца Л. І. Ухава разам са сваімі супрацоўнікамі, дык яны, відаць, зацікавяць многіх.

Справа ў тым, што ў гэтай лабараторыі атрыманы шэраг злучэнняў, якія могуць знайсці прымяненне пры лячэнні захворванняў цэнтральнай нервовай сістэмы. Адзін з такіх арганічных прэпаратаў рэкамендаваны для клінічных выпрабаванняў.

А Людміла Іосіфаўна разам са сваімі калегамі займаецца ўжо іншай, таксама надзвычай

перспектывай, шматабяцаючай праблемай.

У Любові Уладзіміраўны Хатылёвой кола абавязкаў (з якімі яна спраўляецца выдатна) яшчэ больш шырокіе. Бо, акрамя тэмы, якой яна непасрэдна займаецца, Любові Уладзіміраўна кіруе вялікім калектывам. Доктар біялагічных науک Л. У. Хатылёва — дырэктор Інстытута генетыкі і цыталогії.

Актуальнаясць тэматыкі (генетычныя асновы селекцыі раслін з выкарыстаннем гетэрозісу, гэта значыць, павышанай моцнай гібрыдаў), над якой яна працуе, нават у неспецыяліста выклікае цікавасць.

Інстытут тэхнічнай кібернетыкі. Ён — галаўная науковая арганізацыя ў краіне па праблеме прымянення матэматычных метадаў і вылічальнай тэхнікі для аўтаматызацыі тэхнічнай падрыхтоўкі вытворчасці ў машынабудаванні. Вельмі прыемна, што і тут не абышлося без жанчын. Работы Ніны Якаўлеўны Караканцавай карыстаюцца прызнаннем у калег, ад іх шмат у чым залежыць паспяховае вырашэнне многіх задач, якія стаяць перад калектывам інстытута.

Прыкладаў такіх можна прывесці вельмі шмат. Але ўвогуле, я лічу, гэта тэма асобнай гаворкі, таму што пра кожную з нашых калег можна напісаць вялікі, цікавы нарыс.

«Служаць Радзіме землякі!» апублікавана пісьмо, прысланае камітэтам камсамола Н-скай часці. У ім расказваецца, як былы рабочы саўгаса імя Калініна выконвае свой ганаровы абавязак.

«За кароткі тэрмін Мікалай стаў прадавіном сацыялістычнага спаборніцтва, спецыялістам высокага класа. Давераная яму баявая тэхніка заўсёды знаходзіцца ў паставанай баявой гатоўнасці...»

Камітэт камсамола выказвае ўпэўненасць у тым, што Мікалай і далей будзе сумленна служыць на карысць нашай Радзімы — Саюза Савецкіх Сацыялістичных Рэспублік.

Хочацца перадаць вялікае дзякуніе і бацькам воіна — Ганне Лявонцеўне і Івану Іванавічу Курчавым за тое, што яны выхавалі сына сапраўдным патрыётам».

Добрая весткі пра службу сваіх сынін атрымалі нядаўна работніца аднаго з дзіцячых садоў Мінска Марыя Пятровічна Карпачка, Валянціна Дэмітраўна Елізараўа з Гродзенскай вобласці, якая паслала двух сваіх сынін у Тамбоўскую вышэйшую ваенна-авіацыйную вучылішча, і многія іншыя салдацкія маці.

Як правіла, сваё першае слова ў гэтых пісьмах камандзіры і камсамольскія актыўісты адрасуюць маці. Но цяжка пераацэніць іх ролю і ўплыў у выхаванні маладых абаронцаў Радзімы. Пра гэта добра сказала на злёце салдацкіх маці ў горадзе Лідзе сакратар гаркома партыі Надзея Іванаўна Папова:

— Моцных духам волатаў, бязмежна адданых справе камунізму, роднай ленінскай партыі, выхоўваеце перш за ўсё вы, дарагія маці.

— Я па сабе ведаю, — гаварыла на гэтым злёце Эмілія Васільеўна Федзіна, — якая вялікая роля ў выхаванні дзяцей належыць маці, бо гадавала двух сыноў. Адзін з іх і зараз служыць у Чырвансцяжнай Беларускай ваеннай акрузе. Сержант. Танкіст. Камандзір прыслаў падзяку. Вельмі прыемна мне гэта.

Але ў тым, што мой Мікалай стаў танкістам, вялікая роля і яго камандзіраў, палітработнікаў, усяго воінскага калектыву. Мне давялося нядаўна пабываць у часці, дзе служыць сын. Мяне шчыра парадавала ўсё ўбачанае там. Узорны парадак, утульнасць. Салдаты добра апрануты, абуты, накормлены. Словам, Радзіма нястомні клапоціцца, каб воіны — нашы сыны — мелі ўсе ўмовы для выканання свайго ратнага абавязку. Як жа не любіць яе пасля гэтага, не аддача ёй усе свае сілы, веды і энергію!

Законна ганарацца бацькі сваім сынамі, якія сталі пад праслаўленыя баявыя сцягі Савецкіх Узброеных Сіл. І бацькі звяртаюцца да іх з наказам быць смелымі абаронцамі сацыялістычнай Айчыны, берагчы мірную працу свайго народа, які паспяхова ператварае ў жыццё велічную праграму камуністычнага будаўніцтва.

«Мы вельмі радуемся і ганарымся, — пішуць бацькі гвардыі старшага сержанта Эдуарда Захажэўскага ў адназ на ліст камандзіру, — што наш сын стаў прыкладным воінам.

Дзякуні табе, дарагі сынок, за тое, што ты не ганьбіш гонару нашай сям'і, гонару воіна такой выдатнай арміі, як наша. Даражы і надалей даверам камандзі-

ра і старшых начальнікаў, ні ў чым не падводзь іх.

Мы, бацькі, уважліва сочым за вашай службай і спадзяємся, што вы будзеце вартымі нашчадкамі і прадаўжалінкамі выдатнай славы старэйшых пакаленняў».

Які салдат не парадуеца словам добрага бацькоўскага наказу? А кожнае та-
кое пісьмо таксама зачытваеца перад строем усяго асабовага саставу.

Няхай жа больш ляціць добрых, задушэўных бацькоўскіх наказаў на заход і ўсход, поўнач і поўдзень, ва ўсе куткі нашай любімай Айчыны і за яе межы, дзе нясуць сваю баявую вахту ваши сыны! Няхай яшчэ больш мацнеюць узаемныя сувязі камандзіраў і бацькоў — гэтыя моцныя і неразрыўныя ніці, якія умацоўваюць адзінства арміі і народа.

А чым мацнейшае гэтае адзінства, тым больш паспяхова будуць вырашацца вялікія і адказныя задачы падрыхтоўкі і выхавання стойкіх і загартаваных абаронцаў нашай шматнацыйнай Радзімы, далейшага ўмацавання Савецкіх Узброеных Сіл. У дакладзе Генеральнага сакратара ЦК КПСС Л. І. Брэжнёва «Аб пяцідзесяцігоддзі Саюза Савецкіх Сацыялістичных Рэспублік» падкрэсліваецца, што «...пакуль існуе на зямлі сілы агрэсіі, без добра аснашчанай арміі не абысціся».

А што такое добра аснашчаная армія? Гэта сучасная баявая тэхніка, першакласная зброя. Але перш за ўсё гэта людзі, якім яна ўручана. Рыхтаваць такіх людзей — наш агульны абавязак перад краінай, перад народам.

Падпалкоўнік П. ЯРАШЭНКА

КАМАНДЗІРА



ТРЫ СЯСТРЫ

Перад вамі сям'я Ніны Аляксандраўны і Рыгора Паўлавіча Гендзік. Сыны — Грыша і Коля — яшчэ школьнікі, а вось дочкі... Гая, Ларыса і Лена перанялі ад бацькоў іх працавітасць і любоў да роднай зямлі. Толькі бацька з маці — жывёлаводы ў калгасе «Маяк камунізму» Барысаўскага раёна, а дочкі — звенніўля па вырошчванню гародніны. Ларысу фотакарэспандэнт якраз і сустрэў сярод членаў яе звяза (яна — другая справа).

Любіць дзяўчата сваю справу і дабіваюцца добрых поспехаў. І не толькі ў працы, а і ў вучобе. Старэйшая, Гая, — студэнтка Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі, Ларыса скончыла сельгастэхнікум і рыхтуеца ў інстытут, а самая малодшая, Лена, толькі заканчвае сярэднюю школу.

Дружна жыве працоўная сям'я калгаснікаў. Увечары за самаварам звычайна збіраюцца ўсе разам. Толькі вось Ларыса затрымалася сёння ў праўленні. Да статак неблагі ў хаце. 800—900 рублёў зарабляюць усе разам кожны месяц. Нядайна набылі Гендзікі новенькія «Жыгульі». Цяпер Гая часцей за ўсіх садзіцца за баранку. А Лене тым часам трэба рыхтавацца да заняткаў.

Фота П. Наватарава (БЕЛТА).

«ДАРАГАЯ рэдакцыя!

На старонках ва-
шага часопіса чы-
тачы атрымліва-
юць адказы на цікавыя іх
пытанні. Вось і мы хадзімі б спы-
таць: што ўваходзіць у абавяз-
кі даяркі! Якую работу яна па-
вінна выконваць?

Мы прыходзім на працу ў
чатыры гадзіны раніцы. Трэба
даць сена каровам, адкідаць
гной, падаслаць, абмыць вымя,
падаіць. А палове восьмай бя-
жым дадому, гатуем сняданне,
робім хатнюю работу, выпраў-
ляем дзяцей у школу. У адзі-
наццаць мы зноў павінны быць
на ферме, раздаць сілас і ся-
наж па 20 кг на галаву [усяго
300 кг], атрымаць муку на склад-
зе, які знаходзіцца метраў за
300 ад фермы, прынесці яе на
плячах, навыбираць з бурта
бульбы па 6 кілаграмаў на дой-
ную карову [бульбу возяць].
Гадзіны ў дзве-тры ідзем дадо-
му, а пятай — зноў на ферму.
Раздаем салому, муку, адкіда-
ем гной, доім кароў. Дадому
приходзім у 19—20 гадзін, а
між тым і ў хаце трэба зрабіць
такую-сякую работу. Але са-
мае крыўднае, што заработка
плату атрымліваем нізкую.

У каstryчніку быў Дзень ра-
ботнікаў сельскай гаспадаркі.
Да нас на ферму ніхто нават
не завітаў, не павіншаваў са
святам, нікога не адзначылі.
Ведаем, што зараз усёды ўжо
людзі працујуть інакш, чым
мы. Вельмі просім расказаць
нам на прыкладзе якога-не-
будзь саўгаса, як у іх праце-
ца даяркам. Пішыце на адрес:
Глінная Слабада Калінкавіцкага
раёна».

І прыйшла і не прыйшля зі-
ма. На календары снежань, ка-
нец другой дэкады, ды ці то
высакосны год вінаваты, ці якая
іншая прычына, але снежань у
сваё дзяжурства тримае служ-
бу надвор'я пры плюсавой тэм-
пературы.

У горадзе снежаньскія жарты
ўспрымаюцца ў чиста практыч-
ным пераламленні: цёпла —
значыць, не трэба хутацца ў
цёплія паліто і шалі ды мож-
на парасонік прыхапіць на вы-
падак дажджу і мокрага снегу.
А тут, сярод палёў, дзе пааба-
пал дарогі высвечваеца сон-
цам непраўдападобная, па-вес-
навому яркая рунь, да люба-
вання гэтай пагодлівой раско-
шай прымешваеца пачуццё
трывогі: а ці выпадзе снег? Ці
не прыхопіць азіміну, як было
мінулай зімой?

ЯК СПРАВЫ,

...Брыгады спецыялістай пра-
вяраюць, як праходзіць у калга-
сах і саўгасах Гомельшчыны
зімоўка жывёлы. Па даро-
зе ў Глінную Слабаду я да-
лучаюся да іх. Настрой пры-
ўзняты: нядайна ўся краіна па-
знаёмілася з дакументамі велі-
зарнай важнасці — Пастановамі
ЦК КПСС, Савета Міністраў
ССР, ВЦСПС і ЦК КПБ, Саве-
та Міністраў БССР і Белсаўпро-
фа аб разгортванні ўсесаюзна-
га сацыялістычнага спаборніцт-
ва работніку жывёлагадоўлі.

Зімоўка... Кожны год жывёла-
воды тримаюць гэты экзамен.
І кожны год рыхтавацца да яго
трэба нанава, бо зіма на зіму
не выпадае, адноўкавых не
здараецца. Мудры розум чалавека,
тысячагадовы вопыт вы-
працаваў нормы дogleду і
утрымання жывёлы. Але сёння
здзясняюцца карэнныя, інду-
стрыяльныя перамены ў жывё-
лагадоўлі. Яркай прыкметай но-
вага часу, тыповай дэталлю
сельскага пейзажу становіца
жывёлагадоўчы комплекс —
вытворчасць высокай тэхнічнай і
санітарнай культуры: механі-
заваныя раздача кармоў і пры-
біранне гною, белыя халаты
працуючых, кафля, вентыляцыя,
адсутнасць спецыфічнага паху,
схаванае ў трубы малакаправо-
ду малако.

Вось саўгас «Дземяхі» Рэ-
чыцкага раёна, які спецыялі-
зуецца на адкорме буйной ра-
гатай жывёлы. Жывёлагадоўчы
комплекс — велізарнае, праду-
манае збудаванне, размешча-
нае непадалёк ад мясцовага
спіртзавода. Барда з завода
ідзе па трубах. У гэту гаспадарку
гасцей прапускаюць, ап-
рануўшы ў белыя халаты і полі-
этыленавыя чуні. Дзве тысячи
галоў жывёлы абслугоўваюць
усяго шэсць чалавек за змену.
Людзі цудоўныя, і вынікі іх
працы важкія: за 11 месяцаў
было прададзена дзяржаве
1845 галоў буйной рагатай жывёлы
агульной вагой у 6 тысяч
180 цэнтнероў, з іх 95 працэн-
таў — вышэйшай укормленасці.
У саўгасе вызначылі свае рубя-
жы ў зімовым спаборніцстве —
і агульныя і індывідуальныя.

Індустріялізацыя жывёла-
гадоўлі ламае таксама і стары
быт. У жывёлагадоўчых гарад-
ках — душавыя, пакоі гігіе-
ны, санпрапускнікі. У вёсцы
Бацуны калгаса «Чырвоны
шлях» Буда-Кашалёўскага раёна
на ферме ёсьць добрая ста-
ловая. У школе за кошт калга-
са наладжана гарачае харча-
ванне для вучняў, і, такім чы-
нам, повар Наталля Мінаўна
Старадубцева часткова разгру-

Вось і новыя зоркі ўзышлі на
небасхіле працоўнай доблесці са-
вецнага народа. У канцы мінулага
года ўся краіна віншавала тых,
кому за вялікія поспехі, дасягну-
тыя ў павелічэнні вытворчасці і
продажу дзяржаўнага зборжжа, цун-
ровых буракоў і іншых прадуктаў
земляробства, за праяўленую пра-
цоўную доблесць на ўборцы ўра-
джаю прысвоена званне Героя Са-
цыялістычнай Працы. Мы рады,
што дастойнае месца сярод іх зай-
мае Валянціна Сямёнаўна Вачын-
ская, якая ўзначальвае вытворчы
участан у калгасе «Расія» Гродзен-
скага раёна. «Работніца і сялянка»
сардэчна віншует Валянціну Сямё-
наўну з высокай узнагародай. Нарыс
пра яе чытайце ў наступным
нумары.

Фота А. Перакона.

зіла даярак ад хатніх клопа-
таяў. А самае галоўнае, што
старшыня калгаса ўжо выноша-
вае ідэю пераходу на двухцык-
лічную работу, каб палегчыць
працу даярак, больш зручна
спланаваць іх рабочы дзень.

Мы не выбіралі на сваім
шляху лепшых гаспадарак. Але
ўсюды, дзе давялося пабываць,
да зімы падрыхтаваліся сур'ёз-
на, як рыхтуюцца да цяжкага і
доўгага паходу. Страты, якія
нанесла засушлівае лета палям і
лугам, гаспадары стараліся
кампенсаваць рацыяналным
выкарыстаннем кармоў, вына-
ходліва папаўнялі іх запасы.
У гэту засяроджаную абстаноў-
ку радкі пісма калінкавіцкіх
даярак урываліся дзіўным ды-
санансам.

Яшчэ ў абласным упраўленні
сельскай гаспадаркі яго начальнік
Іван Панцялеевіч Салёнаў,
прачытаўшы пісмо, коратка
сказаў:

— Паводле генеральнага пла-
на Глінная Слабада хутка стане
адным з аддзяленняў новага саўгаса, там пачнецца вялікае
будаўніцтва. Кіраўніцтва саўга-
са «Галевічы», да якога яна ця-
пер адносіцца, магчыма, лі-
чыць: укладваць сродкі ў ме-
нізацию няма сэнсу. Вось і за-
пушцілі ферму.

«Галевічы» вялікі саўгас, мае
6500 гектараў сельскагаспадар-
чых угоддзяў, у тым ліку
3828 гектараў ворнай зямлі. Усё
тут вымяраецца вялікім маш-
табамі, нават цэнтральная ся-
дзіба Малая Аўцюкі напера-
кор сваёй назве працягнулася
на кіламетры. Дырэктар саўга-
са Васіль Іванавіч Табулін хва-
рэ за гаспадарку. У Малых
Аўцюках ужо ёсьць што пака-
заць: палепшана пароднасць
жывёлы, працуе цэх, дзе ро-

бяць вітамінную муку. Але ка-
лі заходзіць гутарка пра Глін-
ную Слабаду, Васіль Іванавіч
моршыцца, як ад зубнога бо-
лю. Зноў чуем знаёмыя слова
аб перспектыве і рэканструк-
цыі.

— А на ферме хто-небудзь
з кіраўнікоў саўгаса расказваў
пра гэта даяркам?

Пра гэта можна і не пытацца.
Бывае часам, што ў гаспадар-
кі запушчаны нейкі куток
у гаспадарцы. Руکі да яго не
даходзяць. У саўгасе «Галеві-
чы» ферма ў Глінной Слабадзе
і ёсьць той запушчаны куток,
абмінуты ўвагай. Адсутнасць
механізацыі, цяжкая фізічная
праца, мяшкі, якія цягаюць на
плячах, ручное даенне. І вельмі
малая надоі, бо тут сабралася
стракатая кампанія забракаваных
на цэнтральнай сядзібе ка-
роў.

Праца даяркі — цяжкая праца.
Тым больш на немеханіза-
ванай ферме. Яе прыроўніва-
юць па складанасці і нагрузкы
да працы шахцёраў і сталявараў.
Каб надаць кілаграм ма-
лака, трэба сто разоў сціснуць
і разніць пальцы. За адно
даенне — 30 тысяч разоў. І добра,
калі гэтыя 30 тысяч нама-
гандзяў ператворацца ў малоч-
ныя струменьчыкі. А калі яны
ўпустую? Бесперспектывнасць
сізіфавай працы тым і страшна,
што пагашае ў чалавеку
імкненне працаваць з поўнай
аддачай. Відаць, таму і пра па-
у гліннаслабодскіх даярак
агенчык у працы, зжыліся і
сцярпеліся яны з брудам на
ферме, перасталі заўважаць
тое, што належыць ім заўва-
жаць па службе.

«Вельмі просім расказаць
нам на прыкладзе якога-
небудзь саўгаса, як у іх пра-
цеуцца даяркам,— успамінаю

я радкі з пісма, пазіраючы на
няўтульнасць фермы ў Глінной
Слабадзе.— Дзесьці людзі пра-
цујуць інакш...»

Дзесьці... Не дзесьці, а зусім
побач, па суседству з Глінной
Слабадой, за пятнаццаць кіла-
метраў, размешчаны саўгас
«Ведрыч».

— А хто з вас быў у «Вед-
рычы»? Кажуць, лепей адзін
раз убачыць, чым ста разоў
пачуць...

Вось так мы і вырашилі
з'ездзіць у «Ведрыч» да сусе-
дзяў. Камандзіруюць туды дэ-
легатамі ад даярак Вольгу
Аляксееўну Шашэлку, Надзю
Хлебнік — з цэнтральнай сядзі-
бы, Марью Паўлаўну Каротку
і Ганну Зіновенка — з Глінной
Слабады. Усю дарогу да «Вед-
рыча» мы яшчэ і яшчэ раз абра-
міяркоўваем лёс забытай фер-
мы.

Жывёлагадоўчы комплекс
«Ведрыч» нікога не можа пакі-
нуць абыякавым. Ён пачынаецца
для гасцей шырокай усмеш-
кай заатэхніка Леаніда Іванаві-
ча Глытава, улюблёнага ў сваю
працу па-юнацку верна і адда-
на. У «Ведрычы» здзіўляе ўсё
і ў першую чаргу гаспадары:
уражваюць сціплай самаадда-
насцю, шчырасцю, добразычлі-
васцю. Ім уласціва ўпэўненасць
людзей, якія цвёрда ведаюць
сваю справу і цану ёй, яны
прывыклі да ўвагі і гатовы па-
дзяліцца тым, чаго дасягнулі.

Госці ў белых халатах і по-
літыленавых чунях крышку
збягтэжаны абстаноўкай. Але
усе бачаць, як добра дагледжа-
ныя каровы, у іх, нібы ў свецкіх
прыгажунь, распісаны да гра-
маў і мінут працыёны і мацыё-
ны. Нават кончыкі хвастуў бе-
лыя, памытые (кожны дзень
мыюць!), каб санітарны стан
каровы не адбіўся на якасці



малака. І пах на ферме дзіўны: стойкі пах сенажу, прыгаванага па ўсіх законах захавання кармавой і пажыўнай каштоўнасці.

Агледзеўшы комплекс, госцы і гаспадары збіраюцца ў Доме жывёлавода. Збіраемся на шчырую размову, якая бязлітасна выкryвае мінусы адстаючай фермы ў пароўненні з ведрыцкай моцнай пастаўленай гаспадаркай. Тут вызначылі сваё заданне — 4 тысячи кілаграмаў малака ад кожнай каравы, зарплата даяркі — у сярэднім 200 рублёў, жывёлавадаў падвожаць на працу і дадому на саўгасным аўтобусе. Няма ў гэтай размове паблажлівага спачування да чужых настач, няма і бязлівасці адстаючых перад праслаўленымі перадавікамі. Разважліва дзеляцца думкамі лепшая даярка «Ведрыча» Марыя Сямёнаўна Уласенка, Леанід Іванавіч Глытаў. І госцы, Надзя Хлебнік, дэпутат абласнога і раённага Саветаў, лепшая даярка фермы ў Малых Аўцюках, пад канец з задорам кідае:

— Пачакайце, можа хутка нас даганяць прыйдзецца!

У іх пакуль яшчэ неаднолькавыя рубяжы, рознага ўзоруно задачы. Няхай так, але ў гэтай размове важна іншае — нараджэнне іскаркі спаборніцтва, якой, магчыма, суджана разгрэцца мацней і ярчэй. У гэтым і сэнс усякага спаборніцтва: сёння ўзяць першы цяжкі рубеж, а заўтра стаць сапернікам самым моцным перадавікам.

Будучыня Гліннай Слабады прадвызначана сёння. Вырастуць новыя сучасныя будынкі, у новых умовах будуць працеваць даяркі. Але як здарылася, што разумная арганізацыя працы, упрадакаванне выдачы заработнай платы, маральнае заахвочванне — праблемы, якія можна вырашыць і без капітальных пабудоў, выпалі з поля зроку кіраўніцтва саўгаса і раёна? Хіба правамерна, што ў перадавой гаспадарцы «Ведрыч» не пабывала ні адна даярка суседняга адстаючага саўгаса? Ці не дзіўна кіраўніцтву Калінкавіцкага раённага ўпраўлення сельскай гаспадаркі чытаць просьбу: «Раскажыце хоце бы пра адзін саўгас»?

Кажуць, што пераможцаў не судзяць. Шмат добра гарапіна і сказана пра «Ведрыч». Але поспехі гаспадаркі не даюць пералавому калектыву права забываць, хто яго суседзі. Ведалі ў «Ведрычы», якія справы ў Гліннай Слабадзе. Ведалі — і не больш: відаць, занадта доўгімі здаваліся 15 кіламетраў, якія праляглі паміж дзвюма гаспадаркамі.

Межы саўгасаў не толькі ўмоўна падзяляюць нейкую тэрыторыю. Яны яшчэ і аб'ядноўваюць, робяць іх сябрамі і паплечнікамі. Усё залежыць ад таго, як на гэта паглядзець.

В. КАРАЛЁВА

ВЕРНАСЦЬ

Ужо мо з гадзіну ідзе гамонка. У кутку напоўненага спявае рэпрадуктар, за вокнамі матаў паблісквае вузкая палоска Случы, і ўсё, што мне расказвае пра сваё партызанскае жыццё Аляксандар Яфімавіч Бярнацкі, нібы ажывае тут, у цёплым і ўтульным пакоі.

Увагу маю прыцягнуў ордэн Айчыннай вайны на палічцы за шклом.

— Чый гэта? Ваш?

— Не, Клавін.

Ідуцы сюды, я ведаў пра трагедыю, якая напаткала ў гады вайны жонку Аляксандра Яфімавіча, і было няёмка распытваць пра ўсе падрабязнасці. Раптам адчыніліся дзвёры, і з суседняга пакоя выйшла, паскрыпваючы пратэзамі і абапіраючыся на бліскучыя кікі, поўная белатварая жанчына з вялікім задуменнымі вачымі. Ад усяго яе аблічча павядала душэўным спакоем і сціласцю.

— Клава, прысаджвайся да нас,— сказаў Аляксандар Яфімавіч.— Тут карэспандэнт цікавіцца нашым партызанскім мінульдом.

— Цяжка ўспамінаць, ды і навошта? Ты, напэўна, сам ужо ўсё расказаў, мне і дадаць няма чаго,— адказала Клаўдзія Аляксандраўна, і на яе вачах выступілі слёзы.

Мы з Сашам пажаніліся перад вайною і настаўнічалі разам у Данбасе. Улетку сорак першага прыехалі ў Слуцк: непадалёку ў вёсцы жылі яго бацькі. Думалі, адпачнем. Не давялося. Вайна. Убачылі клубы дыму над вёскамі, што паблізу Варшаўскага шасэ, а пазней і матацыклы з салдатамі ў шэрных плашчах і шэрных касках. Што было рабіць? Сунуліся ў Слуцк, а там ужо немцы, нікога не пускаюць у горад. Вярнуліся назад у вёску.

Да нас сталі заходзіць партызаны, Саша з імі займей сувязь, здабываў недзе зброю, патроны. А ў пачатку сорак трэцяга года мы разам пайшлі ў лес. Залічылі нас у атрад імя Баруцкага, дзейнічаў ён у Ганцавіцкім і Івацэвіцкім раёнах, заходзіў на Капыльшчыну.

Саша спачатку быў камендантам у адной партызанскай вёсцы, потым атрымаў роту, мяне пакінулі пры штабе. Даведаліся, што я малюю нядрэнна, выклікалі ў штаб брыгады і сказали, каб мяявала карты-дзесяцікіламетроўкі. А яшчэ прызначылі мяне старшим поварам. Усе спробы пайсці ў атрад, у роту Сашы, камандаванне адхіліла як несур'ёзныя, і я ўжо змірылася са сваім становішчам.

...У штабнай зямлянцы халаднавата, пахне хвойяй, сенам. Праз маленькае акенца Клава наглядзе, як плынуць па небе белыя лёгкія хмаркі, як б'еца ў шыбу аса. Падобныя на асу «месершмітты» з вузкімі, тонкімі фюзеляжамі зредку паяўляюцца над лагерам, паліваюць кулямётным агнём, але гэта нікога не палохае: раніцай радыё перадало, што нашы ўжо вызвалілі Бабруйск, Слуцк, Капыль. Тут, пад Івацэвічамі, яшчэ ідуць баі партызан з гітлераўцамі, якія адступаюць.

Сярод дня Клаўдзію Аляксандраўну выклікалі ў штаб. «Есць заданне, Клава,— сказаў начштаба.— Трэба даставіць у Парэччу абед нашым хлопцам. Другія суткі без гарачага». «Есць даставіць абед». «Будзь асцярожнай. Чуеш, як гудзе за лесам?»

Яна паклала на воз тэрмасы з супам, пшонай, на сале, кашай, села ў перадку, і конік зациялюхкаў па вузкай лясной дарозе.

Ля вёскі, дзе ішоў бой, спыніла каня, закінула на плечы адзін тэрмас, другі ўзяла ў руки. Толькі ступіла крок, як пад канём нешта грымнула, у твар ударыла толавым смуродам, ногі працягну пякучы боль. Яшчэ ўбачыла, як да воза беглі партызаны.

Апритомнела ўжо ў грузавіку — паблізу пра-

ходзіла наша вайсковая часць. Убачыла заплаўкі твар Аляксандра — яго рота перад гэтым выбіла немцаў з вёскі. У кузаве на сене ляжала шмат параненых. Усіх даставілі ў вайсковы шпіталь. Пад вечар немалады хірург сказаў Аляксандру Яфімавічу:

— Асколкамі раздрабіла косці. Давялося ампутаваць абедзве ногі. Іншага выйсця не было...

Нарэшце настаў дзень, калі Клаўдзія Аляксандраўна з дапамогай мыліц змагла зрабіць на пратэзах першы крок.

— Яшчэ навучыцца не толькі хадзіць, а і танцаваць,— сказаў на развітанне хірург, калі Аляксандар Яфімавіч прыехаў па жонку.

На спадарожнай машыне дабраліся да Аляксандровых родзічоў, пажылі там з месяц. Яго чакалі справы ў Вялікай сярэдняй школе — набліжаўся першы пасля вызвалення наўчальны год.

Штодня ўставаў Аляксандар Яфімавіч на досьвіту, гатаваў снеданне сабе і жонцы, ішоў у школу, а ўвечары зноў браўся за хатнія справы. Выконаваў іх з увішнасцю і дасціпнасцю, чаго не маглі не заўважыць вясковыя жанчыны. Па вёсцы пайшла гамонка: «Вось гэта, мае жаначкі, муж: за што ні возьмечца — усё зробіць».

Цяжка было на душы ў Клаўдзія Аляксандраўны. Цяжка ў дваццаць сем гадоў усведамляць, што не можаш, як людзі, прайсці па вуліцы, на вясковай вечарынцы не пойдзеш, як калісці, у скокі. І полечкі не станцуеш, хоць той армейскі хірург і абяцаў такую магчымасць. Нават кароткія прагулкі ўдваіх з мужам даваліся цяжка. Але ўнутраная сіла, ураўнаважанасць і ўпэўненасць мужа надавалі ёй спакой і веру. З гэтай упэўненасцю і пайшлі яны разам праз жыццё.

У сям'і Бярнацкіх чакалі папаўнення — Клаўдзія Аляксандраўна збралася стаць маці. І калі настаў той тэрмін, Аляксандар Яфімавіч вынес яе на руках да «хуткай дапамогі».

Нарадзілася дачка. Праз тры гады сябры віншавалі Бярнацкіх з нараджэннем сына.

Сям'я вырасла, і Бярнацкія пераехалі ў Слуцк, Аляксандар Яфімавіч узяў крэдыт, выбраў месца непадалёку ад Случы і ўзяўся будаваць дом. Два гады пайшлі на гэта. І настаў той шчаслівы дзень, калі ён змог пасадзіць ўсё сваё сямейства ў машыну і прывезі да новага дома. Яшчэ раз Клаўдзія Аляксандраўна пераканалася ў чалавечай надзейнасці мужа, той, пра якую ў народзе гавораць: «За такім мужам — хоць на край свету».

...Выраслі дзеци. Таіса ўжо сама маці, працуе ў Дзяржынску ў музычнай школе, Генадзь вучыцца ў Мінскім політэхнічным інстытуце.

Не так даўно я сустрэў на вуліцы Аляксандра Яфімавіча, такога ж лёгкага ў хадзе і падцягнутага, быццам і няма ў яго за плячыма шасці дзесяткаў нялёгкіх гадоў.

Пацікавіўся, куды ён спяшаецца. «Працую ў сельскай школе. Загадчык райана папрасіў падмяніць там дырэктара. І, ведаце, нібы памадзіц абедзве ногі на дзесяць. А яшчэ прапагандыстам у сваёй школе».

«Свай» ён назваў дзесятую сярэднюю школу горада, дзе працеваў калі дваццаці гадоў, і адкуль пайшоў на пенсію, пакінуўшы ў калег самы лепшы ўспамін аб сабе.

— А як справы ў Клаўдзіі Аляксандраўны?

— Дзякую, тупае пакрыху. Дачка прыядзіла ў госці, дык з унукам гуляла. Зноў жа і клопаты, і радасці. Заходзіце, да мяне павінны прыехаць у госці сябры-партызаны. Вось будзе сустрэча!

Ведаю я, што яго сябры з Пінска і Івацэвіч прыедуць у госці, будуць далёка за поўнач успамінаць партызанскае вёсны і зімы, сваіх баявых сяброў, бай і паходы. І толькі пра той апошні бой ля Парэчча ніхто не скажа ні слова.

М. ТЫЧЫНА

Мікола КІСЯЛЁУ

Ад аўтара.

Служу на Далёкім Усходзе. Да арміі жыў у вёсцы Брэзава Лёзенскага раёна. Там і цяпер жыве моя маці. Бацька загінуў на вайне.

Свае мініяцюры прысвячаю ўсім салдацкамі маці.

Я ПІШУ ТАБЕ...

Пісьмы... Розныя яны прыходзяць да нас у часцы. Кароткія і доўгія, радасныя і сумныя. Але заўсёды воіны чакаюць іх з нецярплювасцю. Немагчымае без пісем салдацкае жыццё. Бывае, вернешся з заняткай стомлены — і раптам:

— Пошта!..

Забываешся на ўсё, хутчэй да паштальёна...

Але мне не шанцуе. Трэці тыдзень не атрымліваю пісем ад мамы. А сам ёй пішу рэгулярна. Дзе ж яны забыліся?.. Ці будуць сёння? А можа зноў:

— Пішуць...

Але я ўпартая чакаю. Як марудна раздаюць пошту! А вось і маё. Пазнаю па поchyрку. Не даўши паштальёну нават назваць сваё прозвішча, хапаю пісьмо. Як справы дома? Што новага?.. Гучна стукае сэрца. Пачынаю чытаць, перачытваць. На змену

радасці прыходзіць хваляванне. «Да-руй, што доўга не пісала: хварэла... Не хацела, каб ты хваляваўся. Служба ў цябе нялёгкая... Зараз адчуваю сябе добра...»

«...Служба ў цябе нялёгкая...» Мама, мілая мама! Якая ты цудоўная ў мяне!

Успамінаю ласкавыя матчыны руки. Яны ніколі не ведалі спакою. Яны аднаўлялі разбураны фашыстамі калгас. Трымалі сякеру, рыдлёўку, плуг, касу. Мылі і шылі. Вырошчвалі збожжа, дайлі кароў. Агрубелыя ад працы, яны пахнуць сырадоем, лясной землянікай, палявымі кветкамі. Самымі пяшчотнымі на свеце былі для мяне заўсёды матчыны руки.

Нас падзяляюць тысячы кілометраў. Твой сын, мама, даўно дарослы. А тваё шчодрае, ласкавае сэрца паранейшаму поўніцца клопатамі пра мяне.

Я саджуся пісаць адказ. Гэта цудоўнае слова — Мама — я выводжу з вялікай літары.

АГЕНЬЧЫК

Мы спяшаємся. Задача — абысці «праціўніка» і атакай з тылу знішчыць. А навокал такая цемра! І як толькі наш камандзір арыентуецца? Угляджаюся ў цемру і раптам кудысьці правальваюся.

— Не адставаць! — чуваць голас камандзіра аддзялення.— Радавы Нікіцін, чаго вы там поўзаеце?

Гэта да мяне. Падымаюся. Пабольвае нага. Крошу, сціснуўши зубы. Наперад і толькі наперад: кожная хвіліна на ўліку. Дыхаць робіцца ўсё цяжкай і цяжкай. Колькі яшчэ я так вытрываю?

А як ўсё проста было тады на вакзале...

— Будзеш добрым салдатам?

— Буду...

Не дунаў я, мама, што так нялёгка стаць добрым салдатам.

— Спазняемся,— прыспешвае сержант.— Падрыхтавацца да бегу!

Узмацняеца вецер. Ён разганяе хмары, і яркія зоркі запаўняюць неба. Робіцца святлей.

Мы бяжым. Гляджу сабе пад ногі. Хаця б не грымніца яшчэ ў якую-небудзь яміну! Амуніцыя здаецца страшнна цяжкай. Але я, мама, бягу, я буду бегчы. Вытрываю ўсе выпрабаванні. Можаш быць спакойнай за свайго сына. Ён будзе добрым салдатам, умелым абаронцам любімай Радзімы.

Зямля гойдаеца пад ногамі, салёны пот раз'ядзе вочы. Але я бягу. Мне дапамагаеш ты, мама, як мараку дапамагае ў дарозе знаёмая зорка, што раптам зазяля ў небе. А ўсё-такі добра, ўсё-такі як добра, мама, калі наперадзе свецица агенъчык!



Кантралёр АТК Віцебскага дывановага камбіната дэпутат Першамайскага раённага Савета дэпутатаў працоўных г. Віцебска Г. В. Высоцкая (злева) і майстар змены К. А. Салагубава правяраюць якасць прадукцыі.

Фота А. Царлюкевіча (БЕЛТА)

ДАРОГАМІ НЕ РАЗМІНУЛІСЯ...

Не так ужча часта чуваць у рэдакцыі такія звани. Усхаляваны жаночы голас адначасова і пытаві прасіў: «Ці не малі б вы расказаць у сваім часопісе пра Таццяну Цімафееўну Паддубную? Хай бы ўсе чытачы ведалі, які гэта выдатны доктар і цудоўны чалавек!..»

Пазней ветэранны рэдакцыі ўспомнілі, што ў свой час пра галоўнага ўрача рэспубліканскага анкалагічнага дыспансера, або праста пра доктара Паддубную, наш часопіс расказваў. Але было гэта гадоў наля пятнаццаці таму назад. Як жа пражыла гэтыя гады наша даўняя герайнія? Як жыве яна зараз?

З гэтымі пытаннямі і ішла я ў паліклініку, дзе ў той аўторак Таццяна Цімафееўна Паддубная разам з Варварай Аляксандраўнай Антановіч кансультавала хворых.

Ці трэба гаварыць, з якім пачуццём мы ўваходзім у анкалагічны кабінет? Варвара Аляксандраўна ўсміхнулася:

— З боязью гэты парог пераступаюць толькі ўпершыню. А потым сюды ідуць з надзеяй і верай, нібы па агонь, без якога не распаліш печ у хаце, нібы па ваду, без якой не прағоніш смагу. Зараз прыйдзе Таццяна Цімафееўна, і вы самі пераканаецца ў гэтym. Дарэчы, з усіх, хто яе чакае, многія хочуць лішні раз пачуць, што ў іх ўсё ідзе добра.

Як важна такое пачуць вось гэтай пажылой жанчыне, якая ўвайшла ў кабінет разам з дачкой. Маладая, прыгожая, стройная дзяўчына моўкі прыйшла за шырмачку і пачала расшпільваць блузку. І толькі па тым, як пальцы самі саслізвалі з гузікаў, можна было зразумець, што ў чалавека на душы. Таццяна Цімафееўна паказала маці позіркам на табурэтку і падышла да канапкі, на якой ужо ляжала дзяўчына. Як быццам ад чагосьці засланіла яе сабой і, пакуль пальпіравала, ціхенька нешта пытала, нарэшце з палёгкай уздыхнула:

— Я так рада за вас, мілая!

І, павярнуўшыся да маці, яшчэ раз паўтарыла:

— Лепшага і чакаць нельга было. Вузельчык амаль разыходзіцца. Лякарства трэба яшчэ папрымаць. Я спадзяюся, ўсё абыдзеца без аперацыі.

Як успыхнулі вочы, засвяціліся твары маці і дачкі! Радасць была і на твары Таццяны Цімафееўны. Праводзячы іх шчасливым позіркам да дзвярэй, яна нібы ў сябе самай спытала:

— Уяўляеце, што азначае для балерыны пазбегнуць гэтай аперацыі?..

А ў кабінет ужо ўваходзіла чарговая хворая. Потым зноў і зноў дзверы то адчыняліся, то зачыняліся. Усякі раз Таццяна Цімафееўна быццам замірала над пацыенткай. Усякі раз знаходзіла патрэбныя для кожнай словаў. Адной раіла папрымаць таблетачкі. Другой прапісвала ўколы. Трэцій прости ўсміхалася і загадвала прыйсці месяцы праз тры для праверкі. А вось як быць з гэтай?

Хочацца думаць, што пухліна дабрякасная. Але Варвара Аляксандраўна, бадай, мае рацыю: лепей бы яе выразаць. Толькі як сказаць пра гэта? Жанчына ўвайшла ў кабінет у такім стане, што Таццяна Цімафееўна перш за ўсё папрасіла змераць ёй ціск.

— Ну што ж гэта вы так расхваляваліся,— спрабавала супакоіць яе Варвара Аляксандраўна, гледзячы на паказанні танометра.— Не дзіва, што ціск падскочыў.

Пацыентка запэўняла, што яна зусім не хвалявалася, пакуль там, за дзвярыма, жанчыны не ўсчалі гаворку пра аперацыі. Таццяна Цімафееўна толькі галавой пакруціла. А Варвара Аляксандраўна здагадалася: гэта, мусіць, Ефрасіння Іванаўна разгаварылася. Некалькі гадоў таму назад ёй у гэтым кабіненце выявілі хваробу ў ранній стадыі. Варвара Аляксандраўна пераканала легчы на аперацыю. Аперацыя ўдалася. Зараз нават не падумаеш, што жанчына перанесла яе. Хацела, на пэўна, падбадзёрыць іншых, а вось што выйшла...

Таццяна Цімафееўна ўважліва і доўга аглядала ўсхаляваную пацыентку. Распытала, што яна прымае. Загаварыла з Варварай Аляксандраўнай пра ін'екцыі. Тая ціхенька напомніла пра гіпертанію. Дамовіліся пасля кожнага ўкола вымяраць ціск і паспрабаваць ўсё-такі правесці курс ін'екцыйнага лячэння. Магчыма, ўсё абыдзеца. Хворая пайшла крыху супакоеная, нават не падазраочы, колькі яе трывог узялі на сябе гэтыя мілыя, добрыя, мудрыя жанчыны. За дваццаць гадоў сумеснай працы яны навучыліся разумець адна адну з паўсловаў. Таццяна Цімафееўна толькі і сказала потым:

— Хіба можна было аглушыць яе аперацыяй, калі яна ў такім стане?

Гляджу на іх і думаю: якое ж трэба мець сэрца, каб змясціць у ім столькі людскіх пакут! А часам і не толькі чужых. Варвара Аляксандраўна не без гумару расказвае, як пастаўіла сама сабе дыягноз і «памірала» ад выдуманай хваробы. У нашай рэспубліцы анкалологія ў той час толькі нараджалася. Ля вытокаў яе стаялі ўрачы адзінага ў Беларусі рэспубліканскага анкалологічнага дыспансера — Варвара Аляксандраўна Антановіч, Ганна Іванаўна Кокіна, Сцяпан Максімавіч Сквернік і галоўны ўрач дыспансера Таццяна Цімафееўна Паддубная. І быў у іх верны настаўнік Мікалай Мікалаевіч Бобрык, які чытаў анкалологію ў медінстытуце і якому яны гатовы былі пакланяцца. У яго пераймалі вопыт, вучыліся. Тады Варвару Аляксандраўну і накіравалі ў Ленінград, на курсы ўдасканалення ўрачоў у навукова-даследчы інстытут Н. Н. Пятрова.

Калі яна ўбачыла хворага з меланомай, якога прафесар дэмантраваў на лекцыі, была ўзрушана не менш за туго пацыентку, якая толькі што выйшла з кабінета. Такое ж утварэнне і амаль на тым жа месцы было і ў яе самой! Паказала курсанткам — яны пацвердзілі: вельмі падобна. Гэта пацвердзілі потым і іх настаўнікі. А каварства меланомы Варвара Аляксандраўна ведала і тады не горш, чым цяпер. Калі ёй прапанавалі легчы на аперацыю, яна сказала: «Паміраць паеду дадому!..»

Пачуўшы гэта, Таццяна Цімафееўна ў той жа дзень прывезла Варвару Аляксандраўну да М. М. Бобрыка. Сама аперыраваць не адважвалася — вельмі ўжо блізкая была ёй Варвара Аляксандраўна. Але калі Мікалай Мікалаевіч узяў калегу на аперацыйны стол, Таццяна Цімафееўна ўсё шаптала з-за пляча: «Захоплівайце шырэй!», «Бярыце глыбей!» і як жа яны ўсе радаваліся, калі высветлілася, што гэта была не грозная меланома, а дабрякасна новаутварэнне.

І хоць мінула з таго часу ўжо больш як дваццаць гадоў, Варвара Аляксандраўна і цяпер адчувае чужы боль і чужую ўзрушанасць, як сваю ўласную. Таццяна Цімафееўна таксама не толькі ў пераносным сэнсе прапусціла праз сябе гэты чужы боль. Ці не таму спагадлівасць яе, добрае слова — як бальзам на рану. Відаць, пашчасціла гэтым дзвюм жанчынам, што дарогамі сваімі яны не размінуліся, хоць гады многія змянілі ў жыцці.


Абедзве ўжо даўно пакінулі дыспансер. Толькі часам успамінаюць, як разам змагаліся за «ложкавую сетку» ў першай клінічнай бальніцы, у якіх умовах працавалі, як дабіваліся адкрыцця анкалагічных дыспансераў у абласцях і гарадах, анкалагічных кабінетаў у паліклініках, як рыхтавалі маладых спецыялістаў, перадаючы ім усе свае веды і вопыт. Але настай час, і былы галоўны ўрач дыспансера Таццяна Цімафееўна Паддубная перайшла ў навукова-даследчы інстытут анкалогіі, які стварыў і ўзначаліў прафесар Мікалай Мікалаевіч Аляксандраў. А былы галоўны анколаг горада Варвара Аляксандраўна Антановіч стала працаваць у паліклініцы 4-га Галоўнага управління Міністэрства аховы здароўя БССР.

Працаваць стала лягчэй. За дваццаць — дваццаць пяць гадоў анкаллогія ў нашай рэспубліцы зрабіла такі імклівы крок уперад, пра які і не марылі некалі першыя ўрачы-спецыялісты. Беларускі навукова-даследчы інстытут анкалогіі стаў лепшым у краіне. Ён вырашае ўсё новыя і новыя праблемы прафілактыкі раку і барацьбы з гэтай грознай хваробай. Тут вырасла шмат таленавітых спецыялістаў, вучоных. Амаль па кожнаму захворванню цяпер можна пракансультавацца з доктарам або кандыдатам медыцынскіх навук. Распрацаваны сямія дасканалыя метады даследавання і лячэння. Не дзіва, што сюды ідуць за выратаваннем хворыя не толькі з Беларусі.

Лепшыя розумы ўсяго свету вядуць настойлівую і няспынную барацьбу з гэтай каварнай хваробай веку. Але дагэтуль яна застаецца бязлітаснай і жорсткай, асабліва калі яе не выявіш своечасова. І па-ранейшаму ўрачы, нібы пагранічнікі, застаюцца на сваіх заставах. Вось і Варвара Аляксандраўна — першая сустракае хворага з яго бядой, першая спрабуе адвесці ад яго тую бяду. Калі ж не ўдаецца, звоніць у інстытут Таццяне Цімафееўне:

— Накіроўваю на вашу апеку. Акаждыце садзяянне чалавеку, прасачыце...

Так было і з хворым прафесарам, жонка якога чакала, пакуль Таццяна Цімафееўна закончыць кансультацию, і вось зайшла пагаварыць. А гаварыць не можа, слёзы душаць. У інстытуце прапанавалі пакласці мужу ў бальніцу. Ён узрушаны.



Прышоў парапацца, — гаворыць урач-артапед Мікалай Герасімавіч Каракан. — Паглядзіце вось гэты здымак. І Таццяна Цімафееўна з Варварай Аляксандраўнай поўная ўвагі...

Фота У. Вяжоткі.

Жонка ў роспачы. Толькі і змагла прагаварыць: «Калі б вы ведалі, які ён добры... Дапамажыце, доктар!..» Доктар абяцае зрабіць усё, што будзе неабходна. Супакойвае, як толькі можа. А калі жанчына зачыніла за сабой дзвёры, Таццяна Цімафееўна зняла акуляры, прыкрыла вочы рукой.

— Не ведаю, хто можа прывыкнуць да чужых пакут, хто можа спакойна глядзець на чужую бяду!..

Яна не можа. Хоць і ўмее валодаць сабой настолькі, каб сваім спакоем і ўпэўненасцю падбадзёрыць любога хворага. Але вось адвяла руку ад вачэй, і я бачу, як набраклі яе павекі, чырвань выступіла на шчоках, і не адважваюся больш ні пра што распытаць.

...А праз некалькі дзён мы сядзелі з Таццянай Цімафееўнай у маленькай гасціні, застаўленай сухімі асеннімі кветкамі, пілі чай з плюшкамі, якія так умела пячэ яе старэнская маці Маргарыта Васільеўна, глядзелі выступленні нашых фігурысташтаві і гаварылі пра ўсё так, быццам даўно ўжо ведаем адна адну. Я зразумела, напрыклад, як горача любяць у гэтым дому не толькі кветкі, але і музыку.

Калісці Маргарыта Васільеўна была вядомым выкладчыкам па класу раяля. Думала, і дачка пойдзе па яе шляху. Але Таццяна Цімафееўна знайшла сябе ў медыцыне, хоць і скончыла спачатку фізкультурны інстытут. І ўсё-такі ў музыцы яна знаходзіць забыццё і адпачынак. У мужа было музычнае прызвание, але музыкантам і ён не стаў. Затое калі паўстала пытанне, куды паступаць дачцэ — у кансерваторию ці ў медінстытут, — перавага была аддадзена музыцы. Толькі рэдка Таццяна Цімафееўна бывае на канцэртах сваёй Іячкі — так хвалюеца, што нічога не чуе!

Жартуе, вядома. А сама пазірае на гадзіннік: муж паехаў якраз да дачкі ў Кіеў, павінен пазваніць. Званкі адзін за адным. Спачатку з інстытута: камусьці там спатрэбілася яе парада. Потым нехта пытается, што паказаў аналіз, узяты ўчора ў хворай. Яшчэ адна просьба пракансультаваць кагосьці. Былая пацьентка цікавіцца здароўем доктара. Многія з іх на дойгі гады застаюцца нібы сваякамі.

Слухаю і міжволі ўяўляю сабе, як вось гэтак жа аднойчы зазваніў званок, і ў тэлефоннай трубцы пачуўся плач. Жанчына знайшла ў сябе нейкае падазроне ўшчыльненне і прыехала з Гродзенскай вобласці ў інстытут з парадай сваіх саслужыўцаў: звярнуцца толькі да Паддубнай. А Паддубная сама хворая. Прыйезджа расхвалявалася так, што ніхто супакоіць не мог. Тады хтосьці з урачоў назваў ёй нумар кватэр-

нага телефона Таццяны Цімафееўны. З-за плачу цяжка было што-небудзь зразумець. А раніцай хворы доктар паехала ў інстытут. Супакоіла, паглядзела, уладкавала жанчыну ў аддзяленне і потым шэфствавала над ёй да канца лячэння.

Зараз Таццяна Цімафееўна набірае нумар тэлефона. Звоніць у інстытут. Спраўляецца пра нейкую Кацярыну Рыгораўну з Брэста. Потым гаворыць з ёй самой. Настойвае, каб не ехала дадому, не далячыўшыся. Як ні цяжка з месцамі, яе не выпішуць.

— Вось так і живем, — усміхнулася, вярнуўшыся ў гасцініцу, і ўздыхнула. — Пасля інфаркту я амаль не аперырую, а спраў ўсё роўна хапае. Працую ў прыёмным аддзяленні, кансультую ў перадпухлінным, па аўторках езджу да Варвары Аляксандраўны...

Не ведаю, пра што яна думала, павярнуўшыся да тэлевізара. Мабыць, пра пасяджэнне калегі ў Міністэрстве аховы здароўя, на якім так горача выступала, абараняючы пазіцыі тады яшчэ маладога інстытута, а потым сіл не хапіла пераступіць парог кватэры... Ці пра тое, як праз год даказвала сваю правату ў чужым кабінечке, і адтуль яе забрала хуткая дапамога... А можа пра тое, якім цудоўным здавалася жыццё кожны раз, калі небяспека мінала!

Без слоў уяўляю сабе, як не проста было адмовіца не толькі ад скальпеля, а і ад далейшай работы над доктарскай дысертацияй. Але ж трэба было суразмерыць сілы. Толькі вось спраў ўсё роўна хапае...

Малодшыя калегі, вядома, прадоўжылі навуковыя даследаванні, распачатыя Таццянай Цімафееўнай. І скальпелем, перададзеным ёю, карыстаючыца ўмела і ўпэўнена. Толькі хірургі не ведаюць, што поспех любой аперацыі залежыць ад таго, ці своечасова выяўлена хвароба? Яны спадзяюцца на Таццяну Цімафееўну, як на сябе. Яна па-ранейшаму побач з таварышамі па прызванию — і ў аддзяленні, і ў палаце, і ў аперацыйнай. Але загаварыла не пра іх:

— Ведаецце, я часам думаю пра сваіх былых паплечнікаў — першых анколагаў Ганну Іванаўну Кокіну, Варвару Аляксандраўну Антонавіч, Сцяпану Максімавіча Скверніка. Яны маглі б дасягнуць і навуковых ступеняў і высокіх пасад, але застаўліся вернымі галоўнаму — званню ўрача. Я цаню іх вернасць.


Ці ж не гэта званне даражэй за ўсё і ёй, заслужаному ўрачу рэспублікі Таццяне Цімафееўне Паддубнай?

А. ЗАХАРЭНКА //



Фота М. Амельчанкі,
У. Вяхотні, А. Цар-
люкевіча, Л. Камен-
кі, В. Бысава і
В. Дзям'яненкі.

СЛАЎНЫМ ПРЫГАЖУНЯМ БЕЛАЙ РУСІ



Слаўныя прыгажуні Белай Русі... Заўсёды, у кожным нумары «Работница і сляянка» прысвячае вам свае старонкі, імкненца славіць вашу працу, вашу руку, вашу душашную прыгажосць. І ў святочныя дні, і ў будзённыя. А сёня вось гэтыя фотаздымкі прыміце як наша віншаванне да Міжнароднага жаночага дня. Віншаванне тых, хто вырошчвае на калгасных палах хлеб, як брыгадзір з калгаса імя XXII з'езда КПСС Гомельскага раёна Вольга Семянцова. Хто сочыць за парадкам, як лейтэнант міліцыі з Мінска Галіна Стральчонак. Хто працуе на заводах, у лабараторыях, як Святлана Крапіўка з Барысава і Галіна Кудлова са Слаўгарада. Хто гадуе і выхоўвае дзяцей, як старшая плянерважатая з Гродна Алена Гарачава і музычны работнік мінчанка Галіна Цітова. Хто далучае нас да скарбніц мастацтва...



Апавяданне



Мал. Ю. Пучынскага.

Мяней

ВЯРНУУСЯ Мацвей у Падлессе праз шмат гадоў. Неяк пад восьень. Пасівелы, прыгорблены. Дома застаў толькі жонку. Сумысля прынаравіўся прыйсці ў хату прыцемкам, каб не бачылі людзі. Пераступіў парог, стаў на месцы, агледзеў хату і тады толькі даў «Добры вечар».

Фрося пачула знаёмы голас і не паверыла вушам. Борздзенка ўключыла свято, каб развеяць прывід. Зірнула і міжвольна падалася ўбок, да ложка, нібы хацела схавацца пад ім ад такога нечаканага госця.

Мацвей ад святла заміргаў вачыма і адразу зразумеў, што не прынёс у хату радасці. Не кінулася жонка настурч, не абняла за шыю. Прыгадалася, як праvodзіла з хаты. Таксама не далася пацлаваць, закрыла фартухом твар, нібы саромелася перад міліцыянерам і суседзямі сваіх слёз.

— Не пазнала ці можа байшся? — спытаўся Мацвей.

— Пазнала... Столкі гадоў ні слыху, ні дыху і раптам, як здань, з'явіўся.

— Не пісаў, бо нашкодзіць баяўся дзеецям і табе... Потым хацеў пенсію хоць якую атрымаць, дык уладкаваўся на працу.

Не звярнуўши ўвагі на апошнія слова, яна спытала:

— А чым ты мог нам больш нашкодзіць, як нашкодзіў!

— Можа дазволіш прайсці далей?

— Праходзь, хто цябе трymае.

Моўчкі падышоў да зэлліка, зробленага ім перад вайной яшчэ, паспрабаваў, ці моцна стаіць на падлозе, пастаўіў на яго фанерны чамаданчык, распрануўся, павесіў пашарпаны бушлат на вешалку і прысёў. Павольна абвёў вачыма ўсе куточки і ні то сабе, ні то да Фросі сказаў:

— Я лічу, што ў сваю хату чалавек мае права вярнуцца. Не шукаць жа яму прытулку ў чужых людзей, да таго ж на старасці.

Фрося тупала каля ложка, папраўляючы коўдру, падушкі, і не знаходзіла што гаварыць.

Мацвей падышоў да электрычнай лямпачкі, паглядзеў, на колькі ват, і пакручіў галавой.

— Не бедна, відаць, жывеш, калі на сто свечак лямпачку смаліш?

— Лепш, як пры табе жыла.

— Яно, канешне, чаму не жыць... Калгасы цяпер разбагацелі, народ паразумнеў...

Гаворка не клеілася. Фрося надзела шарсцянную кофтачку свае работы і пайшла да дзвярэй.

— Ты куды ж гэта, не заяўляць, часам? Можа, думаеш, збег? Дык вось мае дакументы. Усё ў парадку, чын-чынам. Не бойся.

— А мне чаго баяцца? Збег, дык будзеш зноў адказваць сам... Карова яшчэ не доена.

«Не рада сустрэчы,— паглядзеў услед Фросі Мацвей,— ні табе ласкавага слоўца, ні ветлівага пагляду. А можа ўжо хто ёсць... Столькі часу прайшло. Сама яшчэ вунь якой маладзіцай выглядае».— Павёў вачыма па сценах, ці няма дзе мужчынскага адзення, і наткнуўся на фотакартку ў рамцы. Падышоў, стаў углядзца. З рамкі пазіраў на яго знаёмы салдат.

«Няўко Косця? Ужо ў войску служыў? Дзе ж ён цяпер?»

Каля фатаграфіі і застала Мацвея Фрося, увайшоўшы з даёнкай сырадою.

— Ці не наш гэта Косця?

— Мой... Цябе ён не признае за бацьку. «Як такога бацьку, кажа, мець, дык лепш ніякага».

Яшчэ раз кальнулі слова Фросі. Але змаўчаў.

— А дзе ён цяпер?

— На звыштэрміновую астаўся.

— Спадабалася, бач. У камандзіры хоча выбіцца...

— А чаму не быць яму камандзірам? Дзесяць класаў хлопец скончыў...

— А Ніна дзе што робіць? Не выйшла замуж яшчэ?

— Выйшла. У Мінску, на швейнай працу ѿбое. Сына маюць, мужам не нацешыцца... Добра жывуць. Бог не пакрыўдзіў доляю.

Фрося наліла эмаліраваны кубак сырадою і паставіла на стол. Так, як ставяць з ласкі незнамаму падарожніку. Адкроіла лусту хлеба, палажыла і папрасіла, як просяць у чужых людзей, на большае выбачыць.

— Садзіся ж і ты. Не вячэрала, мусіць, яшчэ.. У мяне ў чамадане ёсць чацвярцінка маскоўскай і колца кракаўскай каўбасы. Як прадчувала сэрца, што на сустрэчу ў доме можа не быць...— паставіў Мацвей на стол пляшачку, а каўбасу падаў жонцы.

Фрося ўзяла, нарэзала касымі скрылочкамі, палажыла на талерку, адшукала ў шафцы, між посуду, чарку, спласнула, выцерла ручніком і паставіла ўсё на стол. Узяла з шуфлядкі ў стале відэлец і таксама палажыла перад Мацвеем.

— Другой чаркі хіба ў цябе няма?— адсунуў ад сябе на сярэдзіну стала талерку з каўбасой і хлеб Мацвей.

— А навошта яна табе? Хіба там, дзе ты быў, адразу п'юць з дзвюх?

— Сабе вазьмі... Ды менш пырскай...

— Я не п'ю.

— Вазьмі, пакаштуеш.

Жанчына моўчкі выйшла ў куханьку. Мацвей правёў яе позіркам і думаў, што ўсё добра наладжваецца, але вярнулася Фрося да стала з кубкам сырадою.

— Яршыстая зрабілася надта,— зірнуў спадылба на жонку Мацвей.

— Не ўсім жа быць мянькамі слізкімі,— адказала Фрося.

Мацвей зразумеў намёк, але не сказаў нічога. Гэта ён вучыў яе ў час акупаціі быць мяньком, каб лёгка выслізнуць з любой нявыкруткі. І цяпер яна прыгадала тое. Спадзеючыся на прымірэнне, ён цярпліва пераносіў дакор.

— Не хочаш выпіць за маё задароўе, дык я вып'ю за тваё,— падняў чарку Мацвей.— Сваю віну перад дзяржавай я скупіў, дык можа і ты ўсё ж злітуешся...

— Перад дзяржавай можа скупіў, а перад намі— не. Колькі я нацярпела ся з дзецимі сораму і гневу людскога праз цябе! Ці ж я цябе не прасіла тады, ці ж я цябе не маліла не рабіць сваім людзям шкоды. Падумаць калі не пра мяне, то хоць пра дзяцей...

— Можна было і забыцца на той грэх. Колькі часу мінула.

— Можна было, ды не забываеца, бачыш...

— Ну што ж, на лепшае я не спадзяваўся,— адпіў ён трошкі з чаркі і ўзяў скрылек каўбасы.— Толькі з хаты свае, май на ўвазе, нікуды не пайду. Ніякім законам ты не выжанеш мяне. Пакуль буду жыць, я гаспадар тут.

— Жыві сабе. Косцікаў ложак вольны,— кінула ў кут.

— Дзякую хоць за такую ласку,— усміхнуўся Мацвей.— Магла ў запечак адаслаць.

Ён пайшоў спаць першы. Фрося ўхадзілася на куханьцы з посудам, пагасіла свято і легла на сваю пасцель. Ад выпітай гарэлкі Мацвея пацягнула на гаворку. Пачаў распытваць, хто старшынёю калгаса, на якой рабоце яна сама, Фрося. Калі пачуў, што дзесяты год працуе на свінтарніку, паспагадаў:

— Не лёгкую работу падсаділі табе, голубка мая, не лёгкую. Заступіца не было каму.

— Сама папрасілася. Дзяцей трэба было гадаваць, а там добра зарабіць можна было, от і пайшла. А цяпер механізацыя працаўца памагае.

— Невядома, на якую работу мяне паставяць. Каб вартаўніком якім, добра было б.

— На лёгкі хлеб меціш?..

— А хто не хоча лягчэй рабіць смачнай есці?— абапёрся на локаць і паглядзеў цераз біла на Фросін ложак Мацвей.

Ноч была светлая, і ён убачыў, як жонка ляжала, накрыўшыся коўдрай. Прыгадалася даўніе...

— Дык што гэта, Фросечка, мы так і будзем спаць на асобных ложках?

— Так і будзем,— адказала Фрося, а трошкі счакаўшы дадала:— Чужия мы з табою, Мацвей. Хочаш гневайся, хочаш — не, спракудзіў мне ты...

Мацвей замоўк. Варочаўся з боку на бок і раз-пораз уздыхаў. Ведаў, што Фрося не спіць, дык хацеў пакутамі сваімі выклікаць да сябе спагаду. Яна чула ўсё, але маўчала.

Праз некаторы час Мацвей устаў з ложка і, паціху ступаючы босымі ногамі, пайшоў за пераборку, на куханьку, забразгаў там посудам. Фрося ўспомніла, што настале пакінула нож і відэлец, і сцялася ад страху.

Чула абвостраным слыхам, як напіўся ён вады, паставіў конаўку і выйшаў у зальчык. Бачыла прыжмуранымі вачыма, як спыніўся сярод хаты і доўга глядзеў на яе ложак, потым падаўся на сваё месца і шумна лёг.

Хутка да Фросіных вушэй данёсся моцны храп, і з непрывычкі яшчэ больш вусцішна стала жанчыне. Так і не заснула ў трывозе ўсю ноч.

Раніцай яна расказала на ферме жанкам, што вярнуўся Мацвей. І ні адна з удоў не выказала ні жаночай зайдзрасці, ні радасці. Толькі суседка, што жыла цераз вуліцу, паспачувала:

— Не хацела б я, Фросечка, быць на твай месцы... Дзеци мае бачылі, як нейкі чалавек зайшоў да цябе крадком. Ажно гэта Мацвей твой заявіўся...

— Не мой ён, жаночки, не мой...

Фрося напісала сыну пра навіну ў хадзе. Косця адказаў: «Цяпер, мама, прыяджай да нас у госці». Маці зразумела: не хоча сын нават сустракацца з бацькам. І ў дачкі не выклікаў радасці бацькаў прыезд. Благода наслухалася і ад людзей і ад маці ўволю.

...Гэта ж яшчэ на першым месяцы вайны сусед Мацвея Тодар Калежка труціў тхара, які панадзіўся душыць яго курэй у павеци. Туды ж забег таксама паласавацца курацінай Мацвеевай сабака і налізаўся той атруты. Дык хіба ж Тодар быў вінаваты? А Мацвей кінуўся да яго ў бойку.

Мала таго, дык тыдні праз два надаруўся зручны выпадак для Мацвея яшчэ адпоміцца суседу.

Да Тодара на змярканні зайшлі двое акружэнцау у вайсковай форме, а выйшлі ў цывільнай. Здаецца, ніхто не бачыў, аднак назаўтра з камендатуры прымчалася двое немцаў на матацылках да Калежкі. Зрабілі вобыск, адзення казённага не знайшлі, а Тодара ўсё ж забралі. Спастаўшыся на Мацвееву данос, абвінавацілі ў дапамозе чырвонаармейцам, зблізі да пайсмерці і вывезлі на катаргу ў нямеччыну.

Па дарозе, недзе ля Варшавы, Тодар уцёк. Хаваючыся ад злога вока, дайшоў да сваёй Беларусі. Тут далучыўся да партызан. З імі і праваяваў усю вайну. А ад скрытага здрадніцтва Мацвея паплакала яшчэ не адна сям'я.

Зноў сустрэліся Мацвей з Тодарам пасля вызвалення Падлесся ад гітлерайцаў. Кулік даўно звыйкі з думкай, што суседа няма ўжо на свеце, і, калі ўбачыў яго на двары з касой у руцэ, аж вачам не паверыў.

— Жывы?— усклікнуў ён здзіўлены.

— Як бачыш.

— А суседзе мой, як жа ты ўцалеў? Як жа ты выбраўся жывым з таго пекла?— падышоў Кулік бліжэй да плоту на мякы. Думаў, Калежка таксама падыдзе, падасць руку, павітаецца.

— Не спадзяваўся ўбачыць?— прабуючы мачунак касся, стаяў сярод дверей Тодар.

— У такой калатэчы не было б дзівам і загінуць... Каб на іх немач, колькі чаго натварылі, гадаў!

Тодар маўчай, тады Мацвей загаварыў пра іншое:

— Касіць збираешся? Можа хлеба ў сям'і няма ці скораму? Няхай Ганна зойдзі, падзяляюся, чым магу... Суседзі мы ўсё ж. Бацькі нашы звекавалі тут, мы выгадаваліся...

— Канешне, суседзі, ды яшчэ якія!— з'едліва хмыкнуў Тодар.

— Дык я ж і кажу, няхай зойдзе жонка. А можа сам падыдзе, раскажаш, за што забралі тыя гады... Дзякую вось багу, што жывы і ты, і мы ўсе тут.

Тодар абяцаў зайсці сам, а назаўтра зайшоў з міліцыянераам...

Вярнуўшыся цяпер з турмы, жыў Мацвей чужаніцай у сваёй хаце: ні госць, ні гаспадар. У брыгадзе, куды паслаў яго на работу старшыня, ён доўга не пабыў. Адчуваў: мужчыны проста з літасці церпяць. Сядуць на перакур купкай, а ён воддарль прыткненца, закурыць, унурыцца і маўчыць.

— Адрэзаная скібка,—сказаў аднаго разу пра Мацвея стары калгаснік Цімох.—Як тae не прыложыш да бохана, так і яму няма месца ў нашым гурце...

Мацвей перастаў хадзіць на работу. Купіў сабе шчаня, назваў яго Каштанам і цэлымі днямі сядзеў з ім на лаўцы калі хаты. Дзеци стараніліся яго пры сустэречы. Нават маленькі сабачка не вабіў іх.

Мацвей рабіўся ўсё больш і больш нелюдзімы. Фрося бачыла, як часта ён уставаў начамі, закурваў, тупаў па хаце, клаўся, зноў падымаліся. Калі ж засынаў, то ненадоўга, прахопліваючыся ад уласнага крыку.

Аднае раніцы ён доўга ўзіраўся ў Фросін твар. Сачыў за кожным яе крокам, стараючыся заглянуць у вочы.

— Ты чаго ўтаропіўся так?

— Ці не ты гэта, ведзьма, душыла мяне сёння ўночы за горла?

— Табе лячыцца трэба, а не вярзі ліха ведама што. Цэлымі начамі не спіш, дык ўсё здацца можа. Сходзі да доктара, няхай лякарства якое праліша.

— Не загаварвай зубоў! Злаўлю за руку — жывую не выпушчу,—пагразіў куляком.—Ты мае смерці чакаеш? Не дажджэшся. Раней сама ў зямлю ляжаш...

«Во яшчэ насленнё. Набярэ ў галаву такое другі раз — задушыць сонную»,—паспачувалі свінаркі, калі Фрося расказала пра Мацвееву пагрозу.

Вечарам яна не прыйшла начаваць. Людзі парайлі пасцерагчыся. «Ліха яе бяры, тую хату,—казалі.—Не згрызе сцен».

Астаўшыся адзін, Мацвей пайшоў ўсё ж да доктара, паскардзіўся на колікі ў сэрцы і на бяссонніцу. Той выслушав і прызнаў нервовасць. Выпісаў кроплі і таблеткі і сказаў прыйсці праз тыдзень.

Дахаты Мацвей вярнуўся прыгнечаны. І дорога была невялікая, а яму здалася яна бясконцаю. Пачуўшы скрып веснічак, з будкі вылез Каштан і кінуўся на сустрач. Павільвоючы хвастом, пачаў лашыцца, драпаць лапамі па каленях.

— Прагаладаўся? Есці хочаш? Зараз пакармлю цябе і сам паем трохі... Там недзе крупы ёсьць ды бульба маладая...—Ен кіунуў Каштану галавою, і абое пайшли ў хату. Варыць абед Мацвей не стаў, з'елі што асталося ад снедання.

Каштан ляжаў на падлозе і не зводзіў вачэй з гаспадара. А Мацвей ужо аддумваў, калі яму лепей пайсці адсюль. Ен склаў у чамадан свае рэчы, падняў яго, паважкі у руках, ці не зацяжкі будзе ў дарозе, і вырашыў не адкладваць на далёка: «Чым хутчэй, тым лепш».

Сабака разумеў, што з гаспадаром адбываецца нешта трывожнае, і першы вышмыгнуў за дзвёры, каб быць яго спадарожнікам.

На вуліцу, за веснічкі, Мацвей не вypusciў Каштана.

— Ты астанешся тут. Цябе гаспадыня не пакрыўдзіць. Табе яна скарынку хлеба і бульбіну заўёды дасць.

Мацвей зайшоў да суседзяў цераз вуліцу папрасіць, каб перадалі Фросі ключ ад хаты.

— А вы куды, ці не ўпрочки? — здзівілася суседка.

— Думаў, Фросі на старасці лягчэй будзе жыцца са мною. Ды бачу, нічога не выходзіць.

І загуменнем, як непрыкяяны, пайшоў на станцыю.

СВЕТЛАКОСЫ САЛДАТ

Нарыс

Пятро Усцінавіч Броўка аўвёў пільным позіркам залу і ўрачыста абвясціў:

— А зараз перад вамі выступіць наша шаноўная госця, русская паэтэса Юлія Друніна! Яна, таварыши, у гады Вялікай Айчыннай вайны была санітаркай у адным з батальёнаў, які вызваліў Беларусь...

З задніх крэслau прэзідтума паднялася невысокая жанчына і, папраўляючы на хаду пасмачку валасоў, пайшла да трывбуны.

— Я прачытаю вам, дарагія мінчане, усяго адзін верш. Называецца ён «Зінка» і прысвячаецца Зінаідзе Самсонавай...

...Мы не ждали посмертной славы.
Мы со славой хотели жыць.
Почему же в бинтах кровавых
Светлоносый солдат лежит?

...Знаешь, Зінка, я — против
грусти,
Но сего дня она не в счет,
Где-то в яблочном захолустье
Мама, мамка твоя живет.

У мене есть друзья, любимый.
У нее ты была одна.
Пахнет в хате квашней и дымом,
За порогом бурлит весна.

И старушка в цветастом платье
У иконы свечу зажгла.
Я не знаю, как написать ей,
Чтоб тебя она не ждала...

Гэтыя шчырыя, прасякнутыя болем вершы ўсхвалявалі мяне. Выходзячы з залы, я думай пра невядому мне Зінку. Хто яна? Ці была такая на самай справе? А мо гэта тыпізаваны выдуманы герой, права на стварэнне якога мае кожны паэт і пісьменнік?

Адказ я знайшоў праз некалькі год.

Па рэдакцыйных спраўах мне давялося пабываць у гарадскім пасёлку Азарычы Калінкавіцкага раёна. Камандзіроўка падыходзіла к канцу. Седзячы за сталом, па старой звычыі пра глядаў свае запісы. І раптам адчуў, што за мяне нехта ўважліва сочыць. Рэзка павярнуўся і ўбачыў незнаёмага белагаловага хлапчуга. Вышмыгнуў праз дзвёры ўжо было позна, і майму юнаму госцю нічога не заставалася, як зняць шапку і пакорлівым голасам сказаць:

— Дабраніцы, дзядзя.

— Чый жа ты будзеш? — пачыкаўся я.

— Суседскі, — сур'ёзна сказаў ён.—Шынкарэнка я, Сашка. А ты чый?

Яго непасрэднасць прымусіла мяне шчыра засмияцца. Госць крыйдліва апёк мяне позіркам:

— А вось і нічога вы не ведаецце. Нічагу-усенкі!

Я сагнаў з твару ўсмешку, і хлопчык нечакана падабрэў.

— У нас у вёсцы Холм помнік паставілі. Вось.—Сашка ўважліва прасачыў, якое ўражанне выклікае яго вестка, і

пачыраванеўшы, дадаў: — Ніхто з піянераў у нашых Азарычах і не ведаў, што помнік рабіць будуць, толькі адзін я. Мне дзед Рыгор па сакрэту сказаў. Дык я для помніка цэл-луу падводу металалому назбіраў. Нават матчын прымус і каструлью туды... Дык і папругі схапіў... А за металаломам сам старышня пасялковага Савета прыезджаў. Вось.

— Вунь яно як... — а сразу згубіў я жартавілы тон.— А каму ж помнік паставілі?

— Герою Савецкага Саюза Зіне Самсонавай!..

Я здрыгнуўся. Нібы чужой памяцю ўспомніў радкі з верша Юліі Друнінай:

...Ее тело своей шинелью
Укрывала я, зубы скав,
Белорусские ветры пели
О рязанских глухих лесах...

Няўжо яна?...

Не слухаючы далей, што мне тлумачыў Сашка Шынкарэнка, я ўпохапкі апранаўся. Ледзь не бегма кінуўся ў гарпасялковы Савет. Мне насустроч падняўся старышня Міхась Міронавіч Іваненка.

— Так, помнік паставілі. Зінаіду Аляксандраўну Самсонаву ўвекавечылі за яе подзвіг, які яна здзейсніла, вызываючы нас, палешукоў.

...Ен нетаропка пачынае расказваць. Я падыходжу да «Кутка славы». З-пад шкла на мяне ўдумліва глядзіць светлакосы салдат у пілотцы. Побач з фотаздымкам — пісьмо Юліі Друнінай, у якім яна дзякуе за чулую памяць да Зінаіды Самсонавай, тут жа змешчаны і верш паэтэсы, што ўпершыню я пачаў у Мінску.

— Учора атрымалі пісьмо з вёскі Колычава Ягор'еўскага раёна Маскоўскай вобласці,—гаворыць Міхась Міронавіч і вымае з шуфлядкі канверт.— Ад Марыі Максімаўны, маці Зінаіды Самсонавай. Піша, што хутка будзе ў нас...

Я гляджу на няроўныя літараты, выведзеныя дрыжачай старажай рукой, і адчуваю, як пачынае круціць пад сэрцам. А Міхась Міронавіч колькі часу моўкі мерае цяжкімі вялікімі крокамі свой невялічкі кабінет.

...Колькі іх было, гэтых адчайных дзяўчат, якія рваліся на фронт. На знявецаных дарогах вайны стаялі яны рэгуліроўшчыкамі, правальваліся ў жудасную цемрадзь ночы з парашутамі, сціснуўшы зубы, пікіравалі на зенітныя выбухі з бомбавым грузам...

Зіне выпала сумка з чырвоным крыжкам. Яна прайшла з ёй праз вогненны смерч Сталінграда, кананаднымі начамі паўзла з ёй насустроч кулямётным чэргам, выцягваючы на сваіх кволых плячах параненых пад Варонежам.

24 верасня 1943 года першы батальён, у склад якога ўваходо-

дзіла Зіна, пачаў разам з іншымі часцямі фарсіраванне Дняпра.

Пантон з групкай салдат павольна рухаўся наперад. Свінцовая вада страшэннымі фантанамі ўзлятала за спіной Зіны. У пантон з гадзючым шыпеннем удаліся гарачыя асколкі. Дняпро кіпей ад выбухаў снрадаў і мін. Зіна не чула гэтага. У руках яе белай чайкай лётаў бінт — раненых становілася ўсё больш і больш.

Пантон мякка торкнуўся ў дно. Да берага заставалася некалькі метраў. І раптам адтуль па салдах паласнулі нямецкія кулямёты.

— На бераг, хлопцы! — крикнула Зіна. — Раненых я сама вынесу!

Гэты дзявочы крык зрушыў байцоў з месца, кінуў у халодную воду Дняпра, вынес на бераг. Бухнулі гранатная выбухі, захліпнуліся ад іх кулямёты. А Зіна, па пояс у вадзе, цягнула чарговага раненага.

— Акапацца! — пачулася каманда.

Яна пачала ўгрызацца ў зямлю сапёрнай лапаткай. Ледзь уцягнула раненых у акоп, як па ланцугу пранеслася:

— Падрыхтавацца да атакі! Без каманды не страляць!

Зіна скапіла аўтамат і застыла ў чаканні.

Восем разоў кідаліся гітлераўцы ў атаку. Зіна то перавязвала раненых, то хапалася за аўтамат. І раптам па салдацкаму ланцужку трывожна папаўзло:

— Патроны канчаюцца...

Яна здрыгнулася — толькі цяпер зауважыла, што дыск быў парожні. І тады, адкінуўшы непатрэбны зараз аўтамат, асцярожна вылезла з акопа. Падпаўзла да аднаго забітага гітлераўца, другога... Яе маленькая постаць бяспумна мільгала сярод чэзлай травы і нерухомых трупаў. Байцы ў акопах зразумелі — Зіна збірала зброю.

Калі падаспелі нашы часці з левага берагу, жывымі засталіся толькі некалькі раненых. Сярод іх — Зіна.

Пасля гэтага салдаты 667 палка, які ўваходзіў у склад II Беларускага фронту, назвалі яе камбатам.

«Камандзіру» было ўсяго дзвеятнаццаць год.

Дваццаць ёй так і не споўнілася.

...У канцы студзеня 1944 года батальён з баямі падышоў да Азарыч. За пасёлкам, за высокім пясчаным касагорам схавалася вёска Холм. Сем разведчыкаў асцярожна прыйшли вуліцай — нідзе ні адной жывой душы. Спаленыя хаты, шкілеты комінаў. Жудасная цішыня.

— Драпанулі фрыцы, — рапшлі разведчыкі.

У змрочнае, нізкае неба з шыпеннем паліцела ракета. Батальён, які залёг на балоце ў хмызняку, дружна падняўся. Знікла напружанасць, а разам з ёй і маўчанне. Перакідаючыся з Зінай жартамі, салдаты спакойна набліжаліся да маўклівай вёскі. І раптам з зарасніку на касагоры ўдарылі кулямёты. Знішчальны прыцэльны агонь бязлітасна касіў людзей. Батальён без каманды залёг.

Падаў рэдкі сняжок. На белай роўніці балота чорныя постаці байцоў былі для гітлераўцаў дасканалай мішэнню. Зіна перапаўзала ад аднаго салдата да другога і з жахам пераконвалася: мёртвыя! Вось і камандзір батальёна. Ляжыць, раскінуўшыся на снезе, з акрываўленай галавой. Забіты.

Трэба падняць батальён у атаку. Інакш ён загіне. Загінучуць усе да аднаго.

І, высока ўзняўшы правую руку з аўтаматам, Зіна ў апошні раз паднялася ва ўесь рост...

3-га чэрвеня 1944 года выйшаў Указ аб прысваенні Зіне звання Героя Савецкага Союза. Там не было слова «пасмяротна». Вестка аб яе гібелі яшчэ не дайшла да Масквы...

Над жоўтым касагорам свеціць сонца. Яно залівае золатам высокую фігуру гранітнага салдата, што схіліў галаву долу. Ля яго ног стаяць у каравуле пяць маладых бярозак.

Да помніка падыходзіць група дзяцей з крывава-чырвонымі гронкамі рабіны. Сярод іх Сашка Шынкарэнка. Дзеци кладуць ля падножжа падарунак глыбокай восені і, сур'ёзныя, сцішаныя, падыходзяць да нас. Свежы вечер скубе завязкі іх шапак. Сашка асцярожна да-кранаецца да майго рукава і даверліва шэпча:

— Я вясной тут кветак на-саджу...

Алесь ШЛЕГ

г. п. Азарычы.

ІНФАРМАЦЫЙНАЯ МАЗАІКА

ДАРАГАЯ РЭЛІКВІЯ

У музеі сярэдняй школы калгаса імя У. І. Леніна Калінкавіцкага раёна захоўваецца партрэт Уладзіміра Ільіча, намаляваны мясцовым мастаком-самавучкам ў вялікім ліске фанеры яшчэ да вайны. Двое калгаснікаў — Юстына Піліпаўна Паташнік і яе муж Рыгор Іванавіч збераглі гэты партрэт у гады фашистскай акупацыі. Двое старых людзей хавалі яго на гаражы сваіх хаты, зрабіўшы там тайнік.

Больш як трыццаць гадоў мінула, але і цяпер людзі памятаюць той дзень, калі ўпершыню пасля вызвалення Юстына Піліпаўна ўрачыста ішла па вуліцы з партрэтам любімага працавадыра, каб паставіць яго там, дзе ён стаяў да вайны, у калгасным клубе.

НА РАДЗІМЕ ГЕРОЯ

У кішлаку Задзіян Рыштанскага раёна (Узбекістан) адбылася хвалючая сустрэча. У госці да баваўнаводаў калгаса «Камунізм» на святкаванне пяцідзесяцігоддзя ўтварэння СССР з Круглянскага раёна, што на Магілёўшчыне, прыязджала Ганна Васільеўна Рылькова.

У гады Вялікай Айчыннай вайны Ганна Васільеўна хавала ў сваім доме бясстрашнага партызана-разведчыка з беларускага атрада «Чэліст» Мамадалі Тапывалдзіева, які стаў пасля вайны старшыней калгаса «Камунізм». Для адважнага сына ўзбекскага народа яна стала другой маці.

Жыхары кішлака цёпла сустрэлі госцю з Беларусі, Г. В. Рылькову, рассказала аб герайзме і смеласці Мамадалі ў барацьбе з фашистскімі акупантамі, аб дзеяннях партызанскаага атрада, у якім яна была сувязной, аб жыцці і поспехах беларускіх калгаснікаў.

А. В. Рылькова пабывала ля магілы Тапывалдзіева. Да яго помніка яна паклала вянок.

«ПАЎЛІНКА» Ў АПЕРЭЦЕ

Аматары вясёлага жанру музычнай камедыі неўзабаве атрымаюць магчымасць убачыць на сцэне аперэту «Паўлінка». Яе аўтар беларускі кампазітар Юрый Семяняка. Лібрэта напісаны паэтом Алесь Бачыла.

«Паўлінка» — аперэта ў двух актах. Тут ёсць арыі, арыёса, дуэты, троі, квінтэт. Праз усю музыку праходзяць дзве асноўныя тэмы: тэма Кірмашу, поўная весялосці і гумару, і тэма Якіма, у якой перададзены рысы герайзму, пратэсту супраць несправядлівасці. У канцы дзеяння гучыць песня на слова Янкі Купалы «Явар і каліна» ў суправаджэнні дуэта цымбал.

У ДЗІЦЯЧАЙ ЗДРАЎНІЦЫ

У малаяўнічым месцы стаіць трохпавярховы будынак. Гэта дзіцячы санаторый «Пухавічы». Штогод у ім адпачываюць, папраўляюць здароўе тысячы чатырыста хлопчыкаў і дзяўчынак, хворых на хранічную пнеўманію, бранхіяльнную астму, рэуматызм.

Здравніца па праву лічыцца адной з лепшых у рэспубліцы. У санаторыі добры фізіятрапеўтычны кабінет, водалячэніца, інгаляторый, абстяляваная ўсім неабходным зала для лячэнія фізкультуры. Ёсць тут і школа, каб хлопчыкі і дзяўчынкі, якія прыязджаюць у санаторый на падраўну, не адставалі ў вучобе ад равеснікаў.

Дваццаціпяцігадовы юбілей адзначаецца Навагрудскі гандлёва-эканамічны тэхнікум. На здымку: студэнтка Святлана Уткіс рыхтуеца да заняткаў па замежнай мове.

Фота А. Перакона (БЕЛТА).

Вера Кісялевіч — адна з лепшых даяран эксперыментальнай базы «Вусце» Аршанскага раёна.

Фота М. Хутарацкага (БЕЛТА).



Анатоль КРЫВІЦКІ

ЧЫЖЭВІЧЫ

Горад Салігорск пачынаў буда-
вацца побач з вёскай Чыжэвічы.

Чыжэвічы, Чыжэвічы,
Ці прыгарад, ці горад.
З туманнага дасвецца
Ужо равуць маторы.
Выходзяць на супынак
Хлапцы з туманнай вёскі.
Аўтобусы мігаюць

Вачамі Салігорска.
Аселіцы абуджаны,
Падэшвы зблі росы,
Дзядзькі толькі ўсміхаюцца:
— Заснуць не давялося?..
Чарнявая, бляявая,
У «мідзі» там, ці «міні»,
Шахцёра маладзецкага
Так проста не адкіне.
У адзін дзень адважыцца:
— Хоць пад зямлю з табою!

А ў яго, вясёлага,
І вусны пахнуць соллю.
Прымаюць зноў Чыжэвічы
Часовых пасяленцаў.
Пакуль кватэра новая,
Цалуюцца ў сенцах.
...Чыжэвічы, Чыжэвічы,
Як той вакзал-прытулак,
Шахцёраў самых першых
Вялі вы з ціхіх вулак.
Змяняючы аблічча
Наўкола і ў нетрах,
Былі вы ім, Чыжэвічы,
Пуцёўкай і праспектам.
...І над капрамі зарывам
Гарэць нязгасна зоркам.
Чыжэвічы, Чыжэвічы —
Падмурак Салігорска...

ПРА НОВЫЯ КІНАКАРЦІНЫ РАСКАЗВАЮЦЬ ІХ СТВАРАЛЬНІКІ

МАРК ДАНСКІ, народны артыст СССР, лаўрэат Дзяржаўных прэмій СССР, рэжысёр-пастаноўшчык фільма «Любоў і свабода»:

— На экранах было ўжо нямала фільмаў пра Уладзіміра Ільіча Леніна. Я ў сваіх карцінах «Сэрца маці» і «Вернасьць маці» расказаў пра сям'ю, у якой рос і выхоўваўся Уладзімір Ільіч. Пра маці, якая ніколі не траціла мужнасці і выхавала сваіх дзяцей барацьбітамі.

Кінастужка «Любоў і свабода», пастаўленая на Маскоўскай кінастудыі імя М. Горкага паводле сцэнарыя Зоі Васкрасенскай і Ірыны Данской, працягвае ленінскую тэмку. У цэнтры — вобраз маладой Крупскай. Мы хацелі расказаць пра Надзею Канстанцінаўну, пра яе юнацтва і маладосць. І разам з тым мы расказаём пра маладыя гады Леніна, пра рамантыку і пазіцію любові, пра тое вялікае пачуцце, якое звязала гэтых людзей.

Шлях герайні пачынаецца ў фільме з ранняга юнацтва. Выдатнае заканчэнне гімназіі, Бястужаўскія курсы, выкладанне ў вячэрній Смаленскай школе. Сустрэча з Леніным..

Галоўны падзея нашага фільма адбываюцца ў Пецярбургу. Іменна тут расла і ўступіла ў вялікае жыццё Надзея Крупская. Па гэтых вуліцах і набярэжных любіла яна хадзіць са сваім бацькам — Канстанцінам Ігнатавічам Крупскім. Тут нарадзілася і тое вялікае пачуцце, якое назаўсёды звязала маладзенскую настаўницу і пачынаючага адваката.

Асноўныя здымкі карціны праводзіліся ў Ленінградзе. На рагу набярэжнай Мойні і Неўскага праспекта з'явілася шыльда «Магазін Паўла Бурз». Тут здымалася сцэна першага спаткання Крупскай

і Леніна. На Марсава поле пасля выпускнога вечара ў гімназіі прыходзіць са сваімі сяброўнамі Надзея Канстанцінаўна. На фабрыцы Нагіна мы здымалі за бастоўну рабочых-тэкстыльщыц.

Ролю Уладзіміра Ільіча іграе акцёр тэатра «Сучаснік» Андрэй Мягкі. У ролі Крупскай здымалася маладая, але папулярная кінаактрыса Наталля Белаухвосцінава. Бацьку Крупскай Канстанціна Ігнатавіча іграе ленінградскі акцёр Ігар Озера.

Сваю кінастужку мы назвалі «Любоў і свабода». Чаму іменна так? Гэта слова з раманса Даргамыжскага, які вельмі любіў Ленін. Гэты раманс гучыць і ў фільме.

РАМАН КАРМЭН, народны артыст СССР, лаўрэат Ленінскай і Дзяржаўных прэмій, аўтар сцэнарыя і рэжысёра-пастаноўшчык фільма «Палаючы кантынент»:

— Наша карціна створана на кінастудыі «Масфільм». Яна з'яўляецца працягам кінастужкі «Палаючы востраў», яную мы дзесяць гадоў назад зрабілі на зямлі рэвалюцыйнай Кубы. А правільней, гэты фільм пра Лацинскую Амерыку з'яўляецца працягам таго, што мы здымалі на барыкадах Мадрыда, у баях за Маскву, за Сталінград, у бітве за Берлін, потым у Нюрнбергу, а пазней у В'етнаме.

Людзі нашага пакалення ведаюць, якім дарагой цаной, цаной мільёнаў жыццяў — і якіх жыццяў! — абышлася чалавечству барацьба за справядлівасць, за чалавека, за яго годнасць. Яна працягваеца і ў нашы дні. Працягваеца ў джунглях Інданікія, у портах Лондана, у Ірландыі. Барацьба працягваеца і тут, у Лацинскай Амерыцы, на зямлі, яную па праву зараз называюць «палаючым кантынентам».

Фільм рабіўся доўга і складана. Шэсць месяцаў мы знаходзіліся ў надзвычай



Кадр з кінафільма «Каханне і свабода».

Марк Данскі.

Раман Кармэн.

Міхail Ульянаў.



сяжнай экспедыцыі ў лацінаамерыканскіх краінах. Нам хацелася перадаць у карціне найбольш яркія з'явы ў жыцці народаў гэтых дзяржав, іх барацьбу за незалежнасць, іх працу і звычай. Мы выкарысталі шматлікія і цікавыя архіўныя матэрыялы ЗША, Вялікабрытаніі, лацінаамерыканскіх краін. Наш фільм зроблены ў жанры мастацкай публістыкі.

МІХАІЛ УЛЬЯНАЎ, народны артыст СССР, лаўрэат Ленінскай прэміі, адзін з аўтараў сцэнарыя, рэжысёра-пастаноўшчык і выкананіца ролі Кавалёва ў фільме «Самы апошні дзень»:

— У свой час у часопісе «Юность» была апублікавана аповесць Барыса Ва-сільева «Самы апошні дзень». Яе герой — участнікі міліцыянэр Кавалёў ідзе на пенсію і ў самы апошні дзень службы гіне на баявым пасту. Такая зменшальная сюжэтная канва фільма. Але наша карціна не праства пра яшчэ адну прафесію, у даным выпадку міліцыянскую, яна перш за ўсё пра чалавека незвычайных душэўных янасцей, чалавека чулага, спадлівага, неспакойнага, які валодае талентам дабраты. Іменна гэта тэма захапіла мяне ў аповесці.

Карціна каляровая, шыроказакранная. У галоўных ролях заняты Б. Чынкін, В. Нявінны, Т. Куліш, І. Буніна, С. Панамароў, А. Парфаньян.

ЭКРАН

ПАПЯРОВАЯ КАРУСЕЛЬ

Дарагая рэдакцыя! Амаль два гады я вяду перапіску з народным судом Чэрвенскага раёна аб няправільным утрыманні аліментаў на двах дзяцей з майго былога мужа Юрыя Барысава. Пакідаючы без догляду дзяцей школынікаў, я павінна была хадзіць і прасіць даведкі з апошняга месца работы адказчыка, устаноўліваць у бухгалтэрні размер заработка пла ты, ездзіць у чэрвенскі суд, адвозіць звесткі аб паштовых праводах і выпісанай заработка плаце Барысава па месяцах, каб было наглядна відаць няправільнае ўтрыманне аліментаў. Нарэшце мусіла звярнуцца ў Мінскі абласны аддзел юстыцы. Адтуль мой разлік па ўтрыманню аліментаў зноў пераслалі ў народны суд Чэрвенскага раёна. А там на маю скаргу два месяцы не адказвалі.

Прыкладаючы да пісма ко пі документаў, прашу дапамаг чы мне і растлумачыць работнікам народнага суда, як цяжка маци двах дзяцей круціца ў папяровай каруселі, здабываючы строга вызначане законам права на атрыманне аліментаў.

Л. БАРЫСАВА

г. Мінск.

Ад рэдакцыі.—Цягніне, пра якую расказвае Любоў Антонаўна Барысава, сапраўдна ўжо каля двух гадоў. 31 сакавіка 1971 года народны суд Заводскага раёна гор. Мінска на кіраваў выканаўчы ліст народному суду Чэрвенскага раёна, паколькі бесклапотны бацька двах дзяцей Юрый Сцяпанавіч Барысаў жыве і працуе ў саўгасе «Дамавіцкі» Чэрвенскага раёна. У супраджалальнym пісьме было ўказанана, што ёсьць запазычанасць па аліментах з 12 мая 1970 года.

Толькі праз тры месяцы народны суд Чэрвенскага раёна выслаў выканаўчы ліст у саўгас, дзе працуе Барысаў. Чакала-чакала Любоў Антонаўна і напісала скаргу. У канцы чэрвена аддзел юстыцы Мінскага аблвыканкома строга прадпісаў старшаму народнаму суддзі раёна тав. Рэдзька: праверыць скаргу Л. А. Барысавай, спагнацаў аліменты, пагасіць запазычанасць за кошт маёмасці Юрыя Барысава. Толькі пасля гэтага Чэрвенскі нарсуд на кіраваў выканаўчы ліст у саўгасе «Дамавіцкі».

Дзіўная справа: ліст трох месцы праляжаў у судзе, а запазычанасць чамусыці зменышлася. Цяпер яе налічылі толькі за студзень—красавік 1971 года.

Яшчэ праз паўтара месяца ў саўгасе «Дамавіцкі» прыйшло новае пісьмо: «...Лічыць запазычанасць не за 4 месяцы, а за 8 месяцаў, а пісьмо народнага суда Чэрвенскага раёна ад 29 чэрвеня 1971 года лічыць не сапраўдным». А 15 кастрычніка

1971 года нарсуддзя А. Андрушанка прарапануе лічыць запазычанасць за 14 месяцаў. 9 кастрычніка 1972 года старшы народны суддзя раёна тав. Рэдзька паведамляе Барысавай, што запазычанасць складае 5,5 месяца, а праз месяцаў новая папера за подпісам тав. Рэдзька: цяпер запазычанасць вырасла да 13 месяцаў. Вось і разбярыся!

Здзіўляе не толькі тое, што дзве народных суддзяў два гады не могуць падлічыць запазычанасць па аліментах у бацькі-уцекача, але і тое, што яны не ў ладах з законам. Хіба не павінны яны ведаць, што запазычанасць вызначаюць не ў месяцах, а ў рублях? Артыкул 109 Кодэкса аб шлюбе і сям'і Беларускай ССР гаворыць: запазычанасць па аліментах вызнача-

еца зыходзячы з фактычнага заработка, атрыманага даўжніком за час, на працягу якога не праводзілася спагнанне. Вызначаеца яна судовым выканаўцам, а калі спаганяльнік або даўжнік не згодны з размерам запазычанасці, яны могуць абскардзіць дзеянні выканаўцы ў парадку, устаноўленым артыкулем 388 Грамадзянскага працэсуальнага кодэкса Беларускай ССР.

І яшчэ хацелася б напомніць пра артыкул 384 Грамадзянскага працэсуальнага кодэкса. Там сказана, што аліменты спаганяюцца ў першую чаргу. А бухгалтэрні саўгаса «Дамавіцкі» за кошт аліментаў пагасіла запазычанасць Барысава за куплены ў кредит рэчы.

Словам, пісьмовыя заклікі Мінскага абласнога аддзела юстыцы: «праверыць», «паведаміць», «спагнаць», «проняць меры» засталіся без адказу. Ці больш дакладна, безадказны мі.

А. МІХАЙЛАУ.



І ЎСМЕШКУ— У ДАДАТАК

Неўзабаве пасля адкрыцця магазіна, калі спадуць першыя плыні пакупнікоў, у «Дзіцячым свеце» не так мнагалюдна. Толькі ў Ірыны Скуратовіч, у самім «неспакойным» аддзеле цацак, па-ранейшаму шумна.

— Мне вось гэтага ката! — патрабуе малы.

Мама просіць: падайце гумавага ката. Малы надзымуўся, вось-вось заплача. Ірына, прасачышы за позіркам хлопчыка, падае яму іншага ката—плюшавага, пушыстага. Твар хлопчыка пасвятлеў, мама таксама задаволена. А энергічная, вясёлая прадаўшыца цярпіла выбірае цацку наступнаму маленькому пакупніку.

Уважліва абслугоўваючы людзія і Зінаіда Бабёр, Зінаіда Чапковіч, Стэфа Канановіч, Ірына Скуратовіч, стараючца быць не толькі прадаўцамі, але і выхавацелямі, прывіваць добры густ юным пакупнікам. На сацыялістычнае спаборніцтва яны выкіналі калектыў книжнага магазіна райцэнтра. Трэба сказаць, што тон у спаборніцтве задаюць прадаўцы «Дзіцячага свету».

...У магазін заходзяць і заходзяць новыя пакупнікі. Яны прыязджаюць не толькі з навакольных вёсак, але і са Слуцкага, Ляхавіцкага, Капыльскага, Нясвіжскага раёнаў. Вось і на гэты раз ля аднаго з аддзелаў нерашуча спыніўся пакупнік, штосьці шукав на паліцах. На выручку прыходзіць камсомолка Зінаіда Чапковіч. Аказваецца, малады чалавек нідаўна стаў бацькам і хоча купіць першую аблонку для сына.

— У нас ёсьць спецыяльныя камплекты для новонароджаных, — тлумачыць прадавец. — Вазьміце, не пашкадуеце потым...

Выходзіць з магазіна малады бацька, несучы з сабой пакупку. і ў дадатак — ветлівую ўсмешку прадаўца.

У. САЗАНОВІЧ
г. Клецк

ЯЕ ПРЫЗВАННЕ

Скончыўшы Жыткавіцкую сярэднюю школу, Лізавета Кіцура працавала сартыроўшчыцай на пошце. Вельмі хацела стаць швачкай. Неяк даведалася, што набіраюць моладзь для прафесіянальна-тэхнічных вучылішчаў. Паехала і яна вучыцца ў Гомель. Майстар-швачка Галіна Рыгораўна Енішэўская перадала ёй сваё ўмельства. Рэчы, пашыты Лізай, экспанаваліся на рэспубліканскай выстаўцы новых узороў адзення.

Вось ужо трэці год яна працуе ў атэлье камбіната бытавага абслугоўвання. Шые хутка і добра, заказчыкі заўсёды ўдзячны ёй. Лізавета Міхайліна Кіцура — адна з лепшых работніц прадпрыемства, дэпутат абласнога Савета дэпутатаў працоўных, змагаеца за званне ўдарніка камуністычнай працы.

І. НОВІКАУ,
няштатны інструктар Жыткавіцкага раёна КПБ

МАЦІ-ГЕРАІНЯ

Шэсць сыноў і пяць дачок выхавалі Алена Сямёнаўна і Аляксандра Міхайлівіч Толак. Нялёгка было ім, але дапамагала Савецкая ўлада. Цяпер амаль усе дзеци, нібы тыя птушкі, разліцеліся з роднага гнізда. З бацькамі жывуць толькі меншыя—школьніца Маруся і Толя, які летася скончыў сярэднюю школу і цяпер працуе ў родным саўгасе. Арнадэй і Жэні—шафёры першага класа, Павел—трактарыст, яны працујуць у Бабруйску. У харчовай прамысловасці—дачка Аня. Самы старэйшы, Валодзя, будзе ў сваім саўгасе жыць дамы, вытворчыя памяшканні. Клава—паштальён, Валя—бухгалтар Соня атрымала сярэднюю адукацыю, жыве ў Бабруйску. Коля—салдат.

Чулыя, ветлівия, уважлівия дзеци ў Алены Сямёнаўны. Заў-

сёды ўступяць дарогу ці месца старэйшим, ніколі не пакрыў дзеци меньшых. Бацькоў сваіх не забываюць, часта прыязджаюць да іх, дапамагаюць. Людзі вельмі паважаюць працевітых і сумленных Аленіных дзеци.

І тут мне прыгадаўся адзін выпадак. Доўгі час вуліца ў вёсцы Такары была такая гразкая, што ні праехаць, ні прайсці. А калі адслужылі армію Арнадэй і Жэні і пачалі працаўшчы шафёрамі, яны ў вольны ад працы час добраўпарадкавалі вуліцу, пазасыпалі ўсе ямы. Вядома, усе аднавіскоўцы дапамагалі ім. Але пачын зрабілі Аленіны дзеци.

Б. МУРАУСКІ
настайнік

в. Такары,
Бабруйскі раён.



Магілёўская педагогічнае вучылішча—
адно са старэйших у рэспубліцы.
На здымку: удзельнікі вакальнага ансамбля «Дружба» на рэпетыцыі.
Фота Н. Жалудовіча (БЕЛТА).



У Ольстэры стреляюць...

НА вуліцы Набег парк, што ў сталіцы Паўночнай Ірланды Белфасце, жыла сям'я Хілі. Звычайная сям'я са сваімі цяжкасцямі і клопатамі. А іх было нямала — якінік чацвёра дзяцей. І вось нядайна на сям'ю Хілі абрушылася адно няшчасце за другім. Спачатку англійскія салдаты забілі на вуліцы 14-гадовага Дэсманда Хілі. Не перажыў гібелі сына бацька — мінулай вясной ён памёр ад разрыву сэрца. А затым чарга дайшла і да Маргарэт Хілі. Аднойчы ўвечары ў яе дом уварваліся троє незнаемых. Пагражаюты расправай, яны намагаліся да знацца, дзе знаходзіцца старэйшы сын Маргарэт, які працуе грузчыкам. Нічога не дабіўшыся, вылюдкі асколкам бутэлькі выразалі на руцэ жанчыны першыя літараты назвы тэрарыстычнай арганізацыі пратэстанцкіх экстрэмістаў — «асацыяцыі абароны Ольстэра».

...Сям'я Кары жыве ў маленькім гарадку Данагон у графстве Цірон. Осцін Кары быў дэпутатам паўночнай-ірландскага парламента, які цяпер распушчаны. Не раз ён крытыкаў рэжым дыскрымінацыі і самавольства, які пануе ў Ольстэры. Не раз за гэта з ім спрабавалі расправіцца. І вось некалькі бандытаў уварваліся глыбокай ноччу ў яго дом. Гаспадара не было. Бандыты скапілі яго жонку Аніту, білі, тапта-

лі нагамі. Калі жанчына страціла прытомнасць, наётчыкі выразалі нажом на грудзях літарты «АОВ» — «аб'яднанне ольстэрскіх валанцёраў», назыву яшчэ адной тэрарыстычнай арганізацыі ў Паўночнай Ірланды.

Адзіння выпадкі? Асобныя эпізоды? Ізалаўаныя сцэны? Не, гэта будні цяперашняга жыцця ў Ольстэры, які ахоплен кампаніяй тэрору і гвалту. Крывававыя расправы адбываюцца ўсюды і штодзённа. І таму паведамленні друку з Ольстэра нагадваюць ваенныя зводкі.

Сумна выглядаюць гарады Ольстэра ў гэтыя дні. З 1969 года толькі ў Белфасце было ўзарвана больш як тысяча бомб. «Кварталы Лонданэры і Белфаста разбураны гэтак сама, як Лондан у час масіраваных бамбардзіровак часоў другой сусветнай вайны, ablупленыя фасады пустых разбураных будынкаў зрашчаны кулямі», — піша амерыканскі часопіс «Тайм».

У гэтым англійскім В'етнаме, як называюць замежныя газеты Ольстэр, загінулі з лета 1969 года да каstrychnіка мінулага года 595 чалавек і некалькі тысяч паранена, прычым толькі за дзесяць месяцаў 1972 года загінула 384 чалавекі. Спіс ахвяр расце з дня на дзень.

Сотні змагароў без суда і следства кінуты ў канцэнтрацыйныя лагеры, такія, як даволі вядомы Лонг Кеш. Генеральны сакратар Асацыяцыі барацьбы за грамадзян-

скія права ў Паўночнай Ірланды Эдвіна Сцюарт так піша ў газете «Морнінг стар» пра абыходжанне з вязнямі Лонг Кеша: «Іх катуюць электрычным токам, аб іх голыя целы тушаць цыгарэты, ім заганяюць пад пазногі іголкі, іх галовы сціскаюць стальным абручом». І ўсё гэта адбываецца ў краіне, працівілі якой выхваляюцца сваёй «дэмакратыяй».

Але чаму ўсё-такі Ольстэр стаў «англійскім В'етнамам»?

Ірландыя была першай калоніяй брытанскага імперыялізму, яе народ вёў доўгую і кровапралітную барацьбу за сваё нацыянальнае вызваленне. І паўстагодзя назад, у 1921 годзе, Лондан вымушаны быў адступіць, даць палітычную незалежнасць большай частцы Ірландыі (цяпер гэта — Ірландская рэспубліка з насельніцтвам у 3 млн. чалавек). Але, захоўваючы вернасць сваёй старой палітыцы «падзяляй і ўладарнічай», ён аб'явіў паўночна-усходнюю частку Ірландыі — Ольстэр — «аўтаномнай праўніццяй». Вялікабрытанія. Цяпер тут жыве 1,5 млн. чалавек, з іх 40 працэнтаў — католікі, а 60 працэнтаў — пратэстанты. Пратэстанты — гэта патомкі англійскіх каланізатораў, якія асели ў Ольстэры і маюць моцныя пазіцыі ў прымысловасці, гандлі, землеўладанні. Яны падтрымліваюць цесныя сувязі з англійскім капіталам. Пратэстантамі з'яўляюцца і тыя,

хто перасяліўся ў Ольстэр з Англіі.

Карэннае насельніцтва — у асноўным католікі. Найбольш бяспраўнае, прыгнечанае і самое беднае. Яно падвяргаецца дыскрымінацыі пры найме на працу, у жыллі і адукацыі — па сутнасці, ва ўсіх галінах жыцця.

У Паўночнай Ірланды бесправоўе заўсёды было і застаецца вышэйшае ў параўнанні з любой іншай часткай Вялікабрытаніі. У 1972 годзе бесправоўнымі былі 10,5 працэнта мужчын і 6 працэнтаў жанчын. У каталіцкіх раёнах гэтая лічба была значна большая: у Страбейне — 26,9 працэнта, у Дунганоне — 19,4 працэнта, у Дэры — 18.

Вядома, такое становішча не магло не выклікаць руху пратэсту. Гэты рух апошнім часам набыў асаблівы размах. Каталіцкае насельніцтва ўхіляеца ад удзелу ў выбарах, выступае ў кампаніях грамадзянскага непадпарадкоўвання і адмаўляеца ад спрацоўніцтва, выкарыстоўвае і іншыя формы барацьбы.

Чатыры гады назад узімка Асацыяцыя ў абарону грамадзянскіх правоў, якая пастаўіла сваёй мэтай арганізацію сумесную барацьбу католікаў і пратэстантаў за дэмакратычныя перамены. Гэта канчаткова вывела з раўнавагі Лондан. Тады вось і была прыведзена ў рух велізарная машына запалохвання і падаўлення. З Англіі былі спешна перакінуты рэгулярныя часці брытанскай арміі. Цяпер у Ольстэры знаходзіцца 21 тысяча англійскіх салдат. 9 тысяч карнікаў з «палка абароны Ольстэра», 6 тысяч паліцэйскіх. На ўзбраенні карнікаў — цяжкія танкі і бронемашыны, свінцовыя і гумавыя кулі, самалёты, вадамёты і газы. Ля берагоў Ірландыі ўвесь час знаходзіцца ваенныя караблі з марской пяхотай.

Прыведзены ў дзяянне і іншыя сілы. Перш за ўсё, да крайнасці была авбострана рэлігійная варожасць — пратэстантаў нацкоўваюць на католікаў і наадварот. Ударным атрадам рэакцыі з'яўляюцца ваянізаваныя атрады малічыкаў, якія налічваюць дзесяткі тысяч чалавек.

Рэгулярна, з мэтай запалохвання, яны праводзяць свае злавесныя марш-парады. Члены так званай «асацыяцыі абароны Ольстэра» і прафашистыскай партыі «Авангард» у чорных акулярах, плямістых камбінезонах, у важкіх салдацкіх чарапіках пад грукат барабанаў і свіст пра-

ОЛЬСТЕР-АНГЛІЙСКІ В'ЕТНАМ

ходзяць па вуліцах гарадоў Ольстэра. Падобнае бачылі ўжо ў 30—40-х гадах, калі ў гітлерайскай Германіі лягавалі штурмавікі. Такое можна назіраць сёння і за ажінам на зборышчах расістай-кукулуксклану́цаў. У ольстэрскіх ультра ёсць і свой фюрэр—былы міністр унутраных спраў Паўночнай Ірландыі Крэйт, якога называюць адкрытым фашистам. Вось, напрыклад, як ён павучай сваіх падапечных на адным са зборышчай: «У нас ёсць арганізацыя, якая ахоплівае кожны куток Ольстэра. Яе трэба выкарыстаць для таго, каб сабраць дасце на тых мужчын і жанчын, якія з'яўляюцца ворагамі Ольстэра, бо ў адзін цудоўны дзень, калі палітыкі пацерпяць правал, наша задача будзе заключацца ў тым, каб ліквідаваць ворагаў».

І яны ўжо зараз пачалі ліквідацыю «ворагаў», усіх тых, хто не жадае мірыца з падніявольным становішчам, з эканамічнай і сацыяльнай дыскрымінацыяй, тых, хто выступае за свае элементарныя права.

Ратуючыся ад тэракту пра-тэстанцкіх ультра, ад самавольства англійскіх салдат, тысячы людзей пакідаюць родныя ачагі. Многія пераходзяць граніцу ў суседнюю Ірландскую рэспубліку. Вось ужо шмат месяцаў не спыняецца гэты паток бежанцаў—жанчын, дзяцей, старых.

Міжнародная Дэмакратычная Федэрацыя Жанчын разучча асуздзіла англійскую кананіальну палітыку ў Паўночнай Ірландыі. У тэлеграме прэм'ер-міністру Вялікабрытаніі Хіту Федэрацыя патрабавала неадкладнага вываду ўсіх англійскіх войск з Ольстэра, вызваленія палітычных зняволеных з турмаў і канцлагераў, мірнага вырашэння паўночнайрландской проблемы. У паслannі ўдзельнікам руху за грамадзянскія права ў Паўночнай Ірландыі Федэрацыя выказала сваю салідарнасць з жанчынамі Ольстэра.

У заяве Выканкома Камуністычнай партыі Ірландыі падкрэсліваецца, што адзіны шлях вырашэння паўночнайрландской проблемы—гэта прадастаўленне палітычных і сацыяльных правоў католікам, неадкладны вывад англійскіх войск з акупіраваных раёнаў і прадастаўленне ірландскому народу права самому вырашыць свой лёс. Камуністычнай партыі Ірландыі заклікае рабочы клас—як пратэстантаў, так і католікаў—аб'яднаць намаганні ў барацьбе за стварэнне сапраўды дэмакратычнай Ірландыі.

Г. НАВІЦКІ

«СЛУХАЕМ... ВАША ЖАДАННЕ?»

Знаёмыя запрасілі на наваселле. І зноў, ўжо ў каторы раз, паўсталі пра-блема: куды на гэты час уладкаваць на-шу маленкую дачушку? У бюро добрых паслуг званіца не хацелася, ведала, што на маю просьбу прыслучаць няню на 3—4 гадзіны пачую адказ: «Няню на такі тэрмін, на жаль, не прысылаем». Заста-валася адно—звярнуцца да Васільеўны. Васільеўна, бабуля-пенсіянерка, вельмі любіць дзяцей. Усе маладыя бацькі на-шага дома ведаюць гэта і, як мне зда-еца, занадта часта «эксплуатуюць» яе. Вось і я іду ў суседні пад'езд, рашуча націску кнопку званка. Васільеўна, у моднай кашмілонавай кофце, адмоўна круціць галавой:

— Не, мілай, не магу сёння, іду ў тэ-атр на «Зацюканага апостала».

Неяк няёмка весці дачку ў дарослую і прытым не вельмі знаёмую кампанію, але, што рабіць, мы апранаем яе і бя-ром з сабой. У прыхожай нас сустрака-юць гаспадары і натоўл дзяцей ва ўз-росце ад трох да дзесяці гадоў.

— Бачыце, як тут весела!—радуецца наша малая.— А вы хацелі пакінуць мяне дома.

Праз хвіліну, перабіваючы адзін аднаго, дзеци абмяркоўвалі апошнія кінакар-ціны для дарослых, якія глядзелі з баць-камі. За сталом гаварылі тосты. А позна ўвечары, калі госці пачалі збірацца да-дому, высветлілася, што самая малень-кія салодка спалі ў суседнім пакоі на канапе. Мы вялі нашу паўсонную дачку дадому, ведалі, што зойтра цяжка будзе разбудзіць яе ў садзік, і адчувалі ней-кую віну перад ёй.

Бадай, ці не ў кожнай маладой сям'і перад паходам у тэатр, на канцэрт або ў госці задумваюцца: што рабіць з ма-ленькім сынам або дачушкай? Здавала-ся б, дапамагчы бацькам можа гарад-ское бюро добрых паслуг, але...

Адна з пяцідзесяці трох паслуг, якія пералічаны ў прэйскуранце бюро і кам-бінаты бытавых паслуг,—выклік няні на дом. Але гэта хутчэй за ўсё паслуга чы-ста сімвалічная. На горад з мільённым насельніцтвам—пяць (!) няні. Яны на вагу золата, заказаць іх можна толькі на цэлы рабочы дзень, але пасправуйце, за-кажыце! Загадчыца бюро Таццяна Пят-роўна Конан скардзілася:

— Не можам знайсці людзей, якія б згадзіліся працаўцаць у нас нянямі, пры-біральшчыцамі.

Я слухала Таццяну Пятроўну і ўспамі-нала Васільеўну з нашага дома. Вось ідэ-альная няня—добрая і ўважлівая, на якую бацькі змогуць спакойна пакідаць сваіх дзяцей. Яна і казку раскажа, і кніж-ку пачытае. Я бачу, як цягнецца да яе малышня. Яна і так выконвае функцыі няні—па ўласнай ініцыятыве і па ініцыя-тыве бацькоў. Удзячныя таты і мамы прыносяць старой кветкі, цукеркі, якія яна тут жа раздае дзецям. Грошай ёй ніхто не прапануе, бо ведаюць: Васільеўна пакрыўдзіцца. А такі прыработак быў бы нялішнім да яе невялікай пен-сії. Але адна справа, калі яна займала-ся б з малымі як афіцыйны работнік бю-ро і атрымлівала зарплату. Іншая спра-ва, калі бабуля-пенсіянерка застаецца з

дзецьмі проста як суседка. Тут пра гро-ши ніякай размовы быць не можа.

Сама Васільеўна не ведае, што ёсць такое бюро і камбінат, не ведае ўмоў працы ў іх. Гэтаксама, як не ведаюць дзесяткі пенсіянерак з усіх куткоў на-шага вялікага горада. А пенсіянеркі—народ немабільны, маларухомы, і не яны павінны шукаць бюро, а работнікі бюро—іх.

Мінская бюро добрых паслуг уваходзіць у гарадскі камбінат бытавых паслуг як своеасабліве падраздзяленне. Апрача таго, камбінат аб'ядноўвае пала-цёрны, пераплётны, мастацкі, шкляны, драпіровачны цэхі, службы пракату і ин-фармацыі. Мэта ў іх адна: хутка, якасна аблужыць заказчыкаў. Але па розных прычынах гэта не заўсёды ўдаецца, і добрая паслуга ператвараецца ў свою процілегласць. Немагчыма выклікаць не толькі няню, але і заказаць прыбіраль-шчыцу. У бюро ўсяго дзве прыбіраль-шчыцы, і яны дапамагаюць толькі ў эк-страдных выпадках: старым, цяжкахво-рым, інвалідам. Уручэнне падарункаў, дастаўка на дом білетаў у кіно або тэ-этр таксама толькі лічацца ў прэйску-ранце.

Говорачы словамі работнікаў бюро, гэтыя паслугі не карыстаюцца папулярнасцю ў мінчан.

А калі паслуга становіцца папулярнай і на яе з'яўляецца попыт? Пэўна, тады, калі аднаму, дзесяці, ста чалавекам яна была аказана своечасова і якасна. Я, бадай, больш не звярнуся ў бюро, каб за-казаць няню або прыбіральшчыцу, бо ведаю, што адмовяць. Не папрашу ад-друкаваць рукапіс на беларускай мове, таму што майму знаёмаму не змаглі гэ-тага зрабіць. Ен, адпаведна, расказаў аб гэтым сваім сябрам, даючы работе бюро адмоўную ацэнку. Адбываецца своеасаблівая ланцуговая рэакцыя: калі двум чалавекам адмовілі ў якой-небудзь па-слuze, пра гэта будуць ведаць ужо дваццаць чалавек. І наадварот. Памятаецца, аднойчы перад Новым годам мы ў бюро запрасілі да дачкі Дзеда Мароза. Заказ наш быў выкананы вельмі дакладна, і ўжо ў мінулым годзе да паслуг бюро звярнуліся ўсе знаёмыя, у якіх ёсць ма-ленькія дзеци. Агітацыя справамі—най-лепшая агітацыя!

У тым, што некаторыя паслугі не па-пулярныя і не прыжываюцца, віна не толькі работнікаў бюро і камбіната. Ёсць пытанні і праблемы ў работе і бю-ро і іншых цэхаў камбіната бытавых паслуг, якія трэба вырашыць на ўзорні раду міністэрстваў рэспублікі.

У бюро добрых паслуг, напрыклад, звяртаюцца з просьбамі: уручыць імя-нінніку, юбіляру, маладажонам букет кветак, каробку цукерак або бутэльку шампанскага (набор падарункаў вельмі аблежаваны). Атрымаўшы такі заказ і гроши (бюро сваіх грошай на гэтыя вы-даткі не мае), работнік бюро ідзе ў ма-газін кветак або ў гастроном і адстой-вае там чаргу. Гэтак жа, як і ўсе пакуп-нікі. Тая ж гісторыя і з білетамі ў тэатр, кіно, на самалёт або поезд. Колькі зака-зуў за дзень пры такой арганізацыі пра-цы можна выканаць? Вельмі мала. Па-

ПТУШКІ ЦЁТУХНЫ РУЦЫ

Л. БРАНДАБОЎСКАЯ

Пасярод сцэны — велізарная бочка. У гэткіх у Малдавіі віно трymаюць — шмат віна. Зручна ўсеўшыся на версе бочкі, старая Руца камандуе вяселлем. Па ўсім відаць, што даўно сядзіць тут цётухна Руца ў нязменнай сваёй чорнай сукенцы і тоўстых шарсцяных шкарпетках — яна ж не гуляць прыйшла на вяселле. Тут не раз спатрэбяцца яе зноходлівасць, яе мудрая парада. Усе спяшаюцца, мітусіцца — адна яна не паддаецца ні мітусні, ні ўсеагульнаму ажыўленню. Толькі лёгкая іранічная ўсмешка кране сухія вусны Руцы, калі яна паставіць на месцы «тых Кажакару, якія думаюць, што свет толькі для іх створаны».

Не павышаючы голасу, ціха, але ўладарна дырыжыруе яна сельскім вяселлем. Не, не формай яго, не абрадам — тут справа і без яе абыдзеца: хіба мала людзей дасведчаных. Сутнасцю яго, сэнсам вяселля распараджаецца старая Руца.

Выдае замуж удава Арціна меншую сваю дачку, Докіцу. Усё адмаўляла ўдава жаніхам, усё спадзявалася: раптам вернеца бацька Докіцы, які знік без вестак у вайну, дык няхай хоць на вяселлі меншанькай пагуляе. Вось і заседзелася ў

дзеўках Докіца, а зараз ідзе за дурнаватага Кажакару, без асаблівай радасці ідзе...

Таму і цётухна Руца ўстрэла: хая каб не прынізілі фанабрыстыя Кажакару дзяўчыну, каб самае галоўнае, славутае «Развітанне» сыграў скрыпач на ўдовіным двары — і госці б запомнілі надоўга сапраўдную прыгажосць і пазію вяселля...

Сцэна гэтая аказалася ў спектаклі Рускага тэатра імя Горкага самай важнай, хоць нямала ў ім іншых — значных, сімвалічных.

Малдаванін Іон Друцэ, ствараючы п'есу «Птушкі нашай маладосці», хацеў расказаць пра многое: пра хараштво роднага краю — і хараштво душэўнае, пра нязбыўную сілу жыцця — і пра яго бессмяротнасць, пра горыч, боль — і іх пераадоленне. І пра ўладу прыгажосці над чалавекам — нават той прыгажосці, якой ён, чалавек, часам і не заўажае, але без якой робіцца бедным і сляпым... Гэтая вельмі малдаўская п'еса, што ўсімі карэннямі выходзіць з малдаўской глебы, аказалася надзвычай блізкая і рускаму, і грузінскому, і беларускаму, і ўкраінскому гледачу. І народнай артыстцы Беларускай ССР Ганне Абуховіч, якая сыграла ў спектаклі па гэтай п'есе галоў-

ную ролю. Ужо сёння можна сказаць — адну са сваіх лепшых ролей.

Колькі гадоў чакае актрыса сваёй ролі?

Сваёй, той адзіна неабходнай ёй ролі, дзе яна ў поўную меру сваіх здольнасцей можа выказаць прадуманае, перажытае. Калі яна, актрыса, адышоўшы ад таго, што іграла раней, што ўжо стала лёгкім і звыклым, пойдзе па нязведенаму шляху. Калі сустрэнеца з вобразам, у які можна паглыбіцца бясконца, якому не шкада падараўца сваё.

Колькі ж чакае яна такой ролі?

Іншы раз — вельмі доўга. Чакае — гэта, вядома, не азначае, што зусім не іграе. Іграе, вечарамі ходзіць на спектаклі, раніцай — на рэпетыцыі. Але ўвесі гэты час чакае.

Колькі гадоў чакала Ганна Браніславаўна Абуховіч цётухну Руцу? Доўга. Да крываўнага доўга.

Але сёння забыліся крываў. Сёння яна і пакараецца пастычнаму патоку ролі, і свабодна кіруе ім, зведаўшы глыбіню харктару Руцы, насычаючы яго сваім роздумам, саграючы сваім цяплом.

Суровая жанчына нягнуткімі

пальцамі спрытна перабірае фасолю. Нібы ўся захоплена гэтай няхітрай працай — адкінучы каменьчык, адмесці парушынку. Без мітусні, але спорна, хутка працуе. Дзіва што: за доўгае жыццё тысячи разоў перабрала мяшкі, горы фасолі. Нічога такога не адбываецца, старая сялянка перабірае фасолю, звыкла снуоць вузлаватыя пальцы, не замінае ёй гэтая праца ні думаць, ні ціха гутарыць з субяднікам. Толькі на момант збіваеца з рытму, калі за жывое закране пытанне. Але такое кароткае імгненне, што можаш не заўважыць, было гэта ці не было... Але чаго саўруды не заўважыш — дык гэта ў які момент Руца становіцца табе цікавай, калі яе з'едлівия заўвагі прымушаюць цябе ісці следам за яе думкай, спрачацца, абурацца — і зрэшты падпарадковацца яе на першы погляд дзіўнай логіцы. Голос яе аднатонна спакойны, а ўся сіла — у паўзах. Нерытмічных, нечаканых, але шматзначных.

Шмат гадоў Руца ў сварцы з пляменнікамі — адзінмі роднымі ёй людзьмі. У цяжкія гады выратавала яна іх, дарагой цаной выратавала. А цяпер з імі, дарослымі, не мірыцца. Чаму зараз успомніла старыя

слуга становіцца нявыгаднай і малазфектыўнай.

Камбінату бытавых паслуг праста неабходна мець у горадзе некалькі магазінаў, дзе прадстаўнікам яго адпускаліся б тавары без чаргі, дзе яны маглі б атрымаць копію чэка на пакупкі. Пэўны рэзерв білетаў павінен быць для іх ва ўсіх касах горада. Можна — і гэта было бы выгадна для камбіната, які знаходзіцца на гаспадарчым разліку,— мець сваю падсобную гаспадарку. Напрыклад, невялікія цяпліцы для вырошчвання кветак, майстэрні для вырабу сувеніраў. Можна было бы арганізаваць гурткі вязання, кройкі і шыцця, гурток па вывучэнню стэнаграфіі. Такія гурткі існуюць пры вядомых фірмах добрых паслуг у Кіеве і Ленінградзе. Але ўся справа ўпіраецца ў памяшканне: у тых умовах, у якіх знаходзіцца зараз і бюро і цехі, вельмі цяжка і амаль што немагчыма праяўляць ініцыятыву, імкніцца аказваць людзям новыя паслугі.

Поле дзейнасці бюро абмежаванае. Мала хто з жыхароў горада можа карыстацца яго паслугамі. Заказы на тую ці іншую паслугу прымамоцца або па тэлефоне або ў заказчыка асабіста. Жыхары

аддаленых мікрараёнаў наўрад ці падуць праз увесі горад у бюро, ды і тэлефон ёсьць не ў кожнага. Дыспетчарскіх пунктаў па гораду, дзе можна было бы аформіць заказ, камбінат не мае. А самі яго работнікі ідуць да сваіх заказчыкаў неахвотна.

З дзяцінства застаўся ў мяне ўспамін аб майстраках-вандроўніках. Яны пераносілі свой вастрыльны становішча з двара ў двор і гучна кричалі: «Каму навастрыць нажы, нажніцы, канькі!» І праз хвіліну жанчыны неслі з дома ўсё, што трэба было падвастрыць. А мы, дзеци, нібы зачараваныя, глядзелі, як адскокваюць ад каменя іскры.

Даўно ўжо не ходзяць па дварах вастрыльщики, а замены ім так і не знайшлося. Перасталі хадзіць па кватэрах швачкі, якія цыравалі бялізну, прыводзілі ў парадак гардэроб. Дарэчы, такія наядомныя швачкі карысталіся папулярнасцю, і часам гаспадыні спрачаліся, да каго раней пойдзе майстрыха. Здавалася б, якое неабмежаванае поле дзейнасці для супрацоўнікаў камбіната!

...Толькі-толькі началі засяляць дом. На другім дні трэці дзень да нас пастукаўся

незнаёмы мужчына з чамаданчыкам у руках:

— Вам не трэба абабіць дзверы?

Ён прапанаваў яшчэ падвесіць карнізы, пракруціць дзіркі ў сцяне, змайстраваць у кухні столік...

— І вы ўсё можаце? — з цікаўнасцю пыталі навасёлы.

— Усё!

— Вы з арганізацыі або так, па ўласнай ініцыятыве?

Ён прапаноўваў свае паслугі па ўласнай ініцыятыве.

— Дом новы, без нас навасёлам не абысціся,— тлумачыў ён.

І сапраўды. Гэты чалавек быў на той час самым патрэбным і неабходным. Яго запрашалі ў кватэры, яму даручалі самую разнастайную работу. Ён працаўвалі сумленна. Задаволеныя навасёлымі савалі яму ў руку траячкі і пяцёркі. Ніхто з іх і не разлічваў, што на дапамогу можа прыйсці бюро бытавых паслуг. Кожны больш спадзяваўся на самога сябе ды на дзядзьку з чамаданчыкам.

У камбінаце толькі адна комплексная брыгада «Навасёл». Адна на ўесь горад!

— Гэта звязана з транспартам, у нас



Народная артистка БССР Г. Б. Абухович — цётухна Руца з п'есы I. Друцэ «Птушні нашай маладосці».

Фота У. Крука.

крыўды? «Тады з вас узяць не было чаго... Цяпер вы пры ўладзе, народ ад рання да вечара глядзіць вам у рот... і цяпер я магу выцягнуць на божы свет старыя рахункі!»

А рахункі гэтая няпростыя. Сяло завеца Валя Какарылар — Даліна буслаў, а бусла ніводнага няма, паляцелі адгэтуль, пакінулі лагчыну. А «...разам з бусламі мы адляталі кож-

ную восень за край свету... і кожнай вясной вярталіся з той неймавернай далечыні. Без гэтага адлёту і прылёту мы развучымся любіць сваю зямлю, развучымся любіць адзін аднаго», — горка заключае Руца.

Не, яна зусім не ўпартая захавальніца старога ўкладу, якая чапляеца за мінулае, ненавідзіць будучыню. Пацяплелымі вачыма глядзіць яна на маладых, прыгожых, таленавітых. Расказвае юнаму скрыпачу легенду пра славутага музыканта Габулікі — а можа стварае легенду вось цяпер, у гэты момант — бо паверыла ў талент хлопчыка. А талент, як і прыгажосць, як і зямлю, і любоў — трэба свята берагчы. Руца ў гэта верыць, як у прылёт буслаў. Яна — захавальніца прыгажосці, і ў гэтым сэнс існавання ў спектаклі Ганны Абуховіч.

Вось Руца раскідае карты, гадаючы ўдаве на мужа, які прапаў без вестак. Адчуваючы, што нельга Арціне жыць без надзеі, што сэнс яе зямнога існавання — надзея, — важка кідае: «Прыедзе!» Тры разы, як заклінаннем, пачне яна сваё гаданне гэтым «Прыедзе!». Няма ў гэтым хлусні, а ёсьце яе, Руцы, мудрая праўда.

Неліслівая і непрыхарашаная яе мова. Калі трэба, назаве ўсё сваім іменем старая сялянка, абласе, како палічыць патрэбным, скеміць, што да чаго, як дапамагчы маладзіцы і чым раздражніць апетыт вясельных гасцей. А ў вачах заскачуць чэрці, і можна ўявіць, што за бой-баба была гэтая Руца ў маладосці і як шмат малаціла яе жыццё, па-

куль не стала яна замкнутая і суровая. Але тое самае жыццё навучыла яе не толькі варыць лекавыя настойкі і здабываць непачатую ваду — у гэтай вадзе бачыць Руца крыніцу сілы, радасці, блізкасці да роднай зямлі... У свае доўгія вечары ля адзінокага ачага навучылася старая Руца цаніць жыццё і ўсё жывое і ўмее сказаць пра гэта проста і ўзвышана.

Актрысе трэба мець беспамілковое пачуццё такту, каб правесці ролю, не закрануўшы рыфаў, дакладна адчуць стыль п'есы, яе пазію, філасофію, насычанасць жыццёвымі рэаліямі. Ганна Абуховіч здолела ўсе гэтыя якасці гарманічна спалучыць у высокатэатральным і жыццёвым верагодным вобразе. Напэўна, нават ёй, вонятнай актрысе, нялёгка было авалодаць ролю.

Але хто сказаў, што шчасце лёгкае?

Трыццаць пяць гадоў на сцэне Рускага тэатра — волыт немалы. Акцёрскому лёсу Ганны Браніславаўны Абуховіч многія зайдзросціць. Яна іграла лепшыя ролі рускай, замежнай, класічнай і савецкай драматургіі. Шэкспір і Чэхаў, Горкі і Астроўскі, Лаўрэнёў, Пагодзін, Талстой, Лопе-дэ-Вега... Ларыса і Агудалава ў «Беспасажніцы», Сонька ў «Арыстакратах», Віёла ў «Дванаццатай ночы», Ганерыль ў «Каралі Ліры», Васа Жалязнова, Маша ў «Трох сёстрах», Надзея Манахава ў «Варварах», гаспадыня Ніскавуоры ў «Каменным тнядзе». Гэты спіс нават прыблізна не вычэрпвае ўсіх ролей Абуховіч. Але затое

ён напамінае тым, хто ведае актрысу, аб вялікай праца-здольнасці, акцёрскай сумленнасці, аб таленце і працы, што-дённай, штогадзінай.

Апрача гэтых ролей, было мноства іншых, бывалі і такія (трапляюча і зараз), калі хоць год шукай — не знайсці ў п'есе і харкторы нічога, што б узбудзіла акцёрскую фантазію, сведчыла пра асобу незвычайную, асаблівую. Тады актрыса шчодра насычае вобраз сваімі — прыдуманымі, бачанымі, знойдзенымі дэталямі, ажыўляе яго, як можа, надзяляе нейкай пэўнай адметнай рысай.

Глядзіш на такое адзінаборства актрысы з роллю — і захапляешся і смуткуеш...

Але вось настае шчаслівы дзень — у руках сыштак з роллю.

І тады прыходзяць на сцэну жанчыны Ганны Абуховіч — моцныя, цэльныя, захопленыя — праведнай або няправеднай — але страсцю. Непадобныя ні на якіх іншых. Яе жанчыны.

...З эпічнай веліччу развітвася Руца з памірающим. Напаіла крынічнай вадой, сказала добрае слова. А потым праводзіла яго галашэннямі, старожытнымі, як сама зямля. І заплакала — ужо без галашэння, зломленая вялікім горам.

Мы ўбачылі яе светлы твар і заблішчэўшыя ад слёз очы. Бы пачула Руца голас народжанага жыцця — і зноў у душы яе з'явілася надзея, што вернуцца ў Даліну буслаў птушкі нашай маладосці.

вельмі мала машын,— растлумачыў на-
меснік дырэктара камбіната Георгій Іва-
навіч Юшкевіч.

Але, напэўна, справа не толькі ў транс-
парце. І адна машина магла б развезці
некалькі брыгад. Здолелі ж супрацоўні-
кі камбіната добра арганізаць такія
паслугі, як абабіўка дзвярэй і ўстаўленне
дзвярнога ўзорыстага шкла. Гэтая рабо-
ты выконваюцца вельмі акуратна, і ў вы-
ніку — на іх мноства заказаў.

У мінулым годзе агульны план для
камбіната бытавых паслуг складаў
1 мільён 454 тысячы рублёў. У плане гэ-
тым прыстутнічала яшчэ адна лічба —
680 тысяч рублёў. Яна і была фактыч-
ным паказчикам таго, на якую суму кам-
бінат непасрэдна аказаў паслуг мінчанам. Астатні план, як правіла, выконваецца за
кошт прадпрыемстваў і ўстаноў. Аказа-
ваць паслугі прадпрыемствам значна
лягчэй і выгадней, чым насељніцтву. На-
церці падлогу ў вялікім пакой ўстановы
каштует столькі сама, колкі ў дзвюх-
трох кватэрех. А рабіць гэта прасцей:
не трэба цягніць механізмы з кватэры ў
кватэру.

— Калі абмежавацца паслугамі насељ-

ніцтву, мы не здолеем выканаць план,—
гаворыць Г. І. Юшкевіч.

Магчыма, ён мае рацыю. Але ж асноў-
нае прызначэнне камбіната — аказваць
паслугі жыхарам горада.

Дрэнна абстаяць справы і з так званай
малой механізацыяй. Ні ў бюро, ні ў цэ-
хах камбіната няма прыстасаванняў для
мыцця вокнаў, прыбірання кватэр, адсут-
нічаючыя механізмы для пагрузкі і раз-
грузкі матэрыялаў, для наразання папе-
ры і г. д.

Па сваіх паказчыках камбінат прыроў-
ніваеца да сельскага. Адсюль — ніzkія
тарыфныя стаўкі па ўсіх відах паслуг.
Не мае камбінат і свайго інтэрната. Маг-
чыма, калі б было жыллё, значна лягчэй
вырашалася б пытанне з нянямі, прыбі-
ральщицамі.

— Мы думаем зрабіць так, як у кіеў-
скім «Світанку», — гаворыць Георгій Іва-
навіч. — Там фірма мае свой інтэрнат, і
туды селяць студэнтаў, што займаюцца
на вячэрніх аддзяленнях інстытутаў.
Удзень яны працуяць у фірме, а ўвечары —
вучачца.

Гэта ўсё — планы на будучае. А па-

куль што жыхары горада блытаюць кам-
бінат бытавых паслуг з камбінатамі бы-
тавога абслугоўвання і часта прыносяць
туды ў рамонт чаравікі, сапсаныя элек-
трапрыборы.

— Хутка гэтая блытаніна скончыцца,—
супакойваюць работнікі камбіната. — Мы
будзем перайменаваны ў «Фірму добрых
паслуг».

І тут жа дадаюць: «Але да адкрыцця
фірмы мы яшчэ не гатовы», і пераліч-
ваюць прычыны, названыя ў гэтым арты-
куле.

Зразумела, ні камбінат бытавых пас-
луг, ні будучая фірма з яе аб'ёмам ра-
бот не змогуць супернічаць з такімі вя-
лізнімі аб'яднаннямі быту, як лазне-
пральныя камбінаты, хімчысткі, цырульні
або рамонтныя майстэрні, прыбыткі якіх
вызначаюцца лічбамі з многімі нулямі.
Тым не менш, без фірмы мінчанам нік
не абысціся. Вельмі хочацца, каб дыспет-
чар будучай фірмы, зняўшы трубку, мог
са спакойным сумленнем сказаць кож-
наму: «Слухаем... Ваша жаданне?»

С. КУЛІНКОВІЧ



Юная фигуристка.
Фотаэпюд У. Лупейкі
(БЕЛТА).

ЯКАЯ ПАСТАВА Ў ВАШАГА ДЗІЦЯЦІ?

На прыём да мяне прынеслі маленьку Таню. У яе пачалося скрыўленне пазваночніка. Чаму? Аказваецца, маці з першых дзён жыцця нікак не сядзе на адной руці, на прагулцы вадзіла толькі за правую руку. Мала таго — у Тані быў яшчэ і рахіт. А цяпер яе трэба доўга і настойліва лячыць, каб выправіць становішча.

Тым часам дзвёры адчыняе

мама з дзяўчынай-падлеткам. Мама ўсіхавівала:

— Доктар, я заўважыла, што дачка ходзіць неян дзіўна, выцягнуўшы шыю. Грудная клетка запала, спіна сутулая, быццам нруглая, плечы звісаюць, адно плячу вышэй за другое. Не ведаю, у чым прычына, чаму так парушылася пастава?

Дык што ж такое пастава? Эта прывычная поза чалавека, калі ён ідзе, стаіць ці сядзе. Правільная пастава лічыцца такая, калі чалавек прама трывмае галаву і корпус, не сутуліцца, плечы адводзіць кіруху назад. Страйнасць заўсёды стварае ўражанне бадзёрасці, здароўя, гарманічнага развіцця чалавека.

Правільная, прыгожая пастава не дaeца ад нараджэння. Яе трэба развіваць з дзіцячых гадоў у сям'і, у дзіцячай установе, у школе. Яна фарміруеца ў працэсе росту, развіцця.

Мышцы дзяцей недастаткова развітыя, слабыя. Малое нярэдна горбіць плечы, выбірае «зручную» для сябе позу. А косці яго вельмі падатлівыя. І вось, калі дзіця няправільна сядзе або ходзіць, у мышцах і шкілеце адбываюцца змены, парушаеца пастава, скрыўляеца пазваночнік. Парушэнні магуть замацавацца на ўсё жыццё. Пры гэтым нярэдна сціскаюцца ўнутраныя органы — ускладненіца работа сэрца, лёгкіх, стравініка, зніжаеца абмен рэчываў. Парушаеца кровазаворот, і мышцы цела, клеткі мозгу не атрымліваюць дастатковага жыўлення. Дзіця робіцца вялае, у яго часта баліць галава, апетыт дрэнны. Колькі непрыемнасць чакае яго ў будучым! Колькі гора бацькам!

Для правільнага фарміравання пазваночніка ўжо з паўтара-двох месяцаў, калі дзіця пачне трывмаць галоўку, неабходна класці яго на жывот. Маленькае дзіця не рэнамендуеца насыць

доўга на руках, асабліва на адной руці. Усяная маці з нецярплівасцю чакае, калі яе сын ці дачна здолее самастойна сесці або зрабіць першы крон. Але ніколі не садзіце, не стаўце на ножкі раней часу, нават калі па ўзросту пара ужо яму сядзець ці хадзіць. Калі вучыце хадзіць, не трэба вадзіць дзіця за ручку, карыстайцеся спецыяльным павадком. Інакш можа скрыўіца пазваночнік. Гэта асабліва небяспечна, калі ў дзіцяці рахіт, як было і ў маленькай Тані. Косці, пазбаўленыя солей кальцыю, хутна скрыўляюцца, і можа ўтварыцца рахітычны горб.

Пастаянна вучыце малое правільна і прыгожа хадзіць, стаіць, сядзець. Прычуваюце да правільных рабочых поз, гэта спатрэбіца яму ў школе.

Вялікае значэнне мае мэблі, яна павінна адпавядаць росту дзіцяці. Седзячы за нізкім столом, яно нахіляе тулава, выгінаючы грудзі. Калі стол высокі, то адно плячу дзіцяці падымаеца вышэй за другое, пазваночнік адхіляеца ў процілеглы бок. Таму не дазваляйце малому хіліцу за столом убок, абапірацца на яго грудзымі. Ногі павінны быць сагнуты пад прымым вуглом і пастаўлены на падлогу ўсёй ступнёй. Калі ногі не дастаюць да падлогі, падстаўце пад іх зэлдлічак. Прычуваюце дзіця сядзець прама, злёгку скіліўшы галаву наперад. Адлегласць ад вачэй да стала — не менш 30 сантиметраў. Святло павінна падаць злева.

Калі дзіця дрэнна бачыць, абавязково пакажыце яго урачу. Трэба падабраць акуляры, інакш яно будзе нізка нахіляцца да сыштка, а гэта парушае паставу і яшчэ больш пагоршвае зрон.

Школьніку лепей насыць не партфель, а ранец, які шчыльна прыціскае лапаткі да спіны.

Груз раўнамерна цісне на пле-чы, дыханне не ўскладняеца. Толькі вучні старэйшых класаў могуць карыстацца партфелямі і папкамі, але насыць іх трэба пачаргова то ў правай, то ў левай руці.

Прасачыце, як спіць ваша дзіця. Трэба, каб яно ляжало на спіне або жывалае. Шкодна спаць заўсёды на адным баку, скруціўшыся абаранкам. Пасцель павінна быць роўная, не лішне мяккая, падушка — невялікая і шчыльная. Калі дзіця спіць на раскладушцы, пакладзіце на яе цвёрдую аснову — широкую дошку або ліст фанеры.

Адзенне і абудак павінны быць свабоднымі, не сціскаць рухаў і адпавядыць пары года. Падэшва — жорсткая, вышыня абцаса 1—3 сантиметры. Тапачкі, кеды, зручныя для заняткаў фізкультурай, нельга насыць штодня.

Ну і, вядома, неабходна, каб быў дакладны рэжым дня, правільнае чаргаванне працы і адпачынку, яды і сну. Даставаты на час сон, ранішняя зарядка, водныя працэдуры, абавязковая «фізкультмінутка» па 7—10 мінут у час прыгатавання ўрокаў. Роля спорту проста неацэнная. Асабліва карысныя канякі, лыжи, плаванне, баскетбол, волейбол, мастацкая гімнастыка.

Памятайце: пра здароўе сына, дачні трэба клапаціца з дзяцінства. Дзіцячы арганізм па сваёй гібнасці, пластычнасці нагадвае маладое дрэўца. Калі яго не даглядаць, не развіваць, можа наступіць дэформацыя, захворванне. І тады не заўсёды дапаможа нават самы найлепшы ўрач.

Г. ВЯРЭНІЧ,
кандыдат медыцынскіх на-
вук, старшы навуковы су-
працоўнік навукова-даслед-
чага Інстытута аховы ма-
цярынства і дзяцінства



Мал. К. Ціхановіча.

ДР-ДР!..

Вісарыён ГАРБУК

Валерык стаяў на сцежцы за домам, трывмаўся за руль уяўнага матацыкла і, настойліва націскаючы на педаль, паўтараў гукі матора, што ніяк не заводзіцца:

— Др-р-р!.. Др-др!.. Др!..

Зусім незнаёмая цётка з рукзаком на плячы раптам прыпінілася ля Валерыка і таксама паўтарыла гэтые гукі, але ў адваротным парадку:

— Др!.. Др-др!.. Др-р-р!..

— Не вучыце мяне! — пакрыўдзіўся хлопчык.

— А я не вучу, — спагадліва сказала цётка. — Я сама паехала.

І пайшла, нібы паехала на матацыкл, прыгаварваючы:

— Др-др!.. Др-р-р!..

І ўжо зусім спакойна:

— Tax-tax. Tax-tax. Tax-tax...

Валерык разгубіўся. Хоць бы яшчэ разок зірнуць на дзіўную цётку!

Ён кінуўся ўслед, забег наперад, з цікаўнасцю зазірнуў ёй у вочы, але загаварыць не адважыўся.

— А якая марка ў твой матацыкл? — сама запытала цётка.

— «Урал», — адразу адказаў Валерык.

— О, гэта вынослівая машина! І даўно ездзіш?

— Нядаўна. Я сам яго купіў.

— А како ты ў калясцы возіш?

— Тату і маму на работу, а сястрычку ў дзіцячы сад. З маторам цяжкавата. Не заўсёды заводзіца.

— Гэта не бяда, — запэўніла цётка. — Новы, не адрэгуляваўся яшчэ як след. Навучыўся, я табе свой буду аддаваць у рамонт. А то ездзіць умею, а наладзіць не могу.

— Добра, — радасна згадзіўся хлопчык.

— А пакуль што — бывай! Табе, мусіць, пара на працу. І я спяшаюся. Усяго наилепшага! Tax-tax, tax-tax, tax-tax!..

Цётка сапраўды заспяшалася і толькі на павароце сцежкі азірнулася і на развітанне падняла руку.

Валерык у адказ ускінуў угору абедзве руکі, і яму здалося, што гэта такая дзіўная і цудоўная цётка паехала на толькі што адрамантаваным яго рукамі матацыкле.

Мама, пачытай!

Пятро КРУК

Я САМ!

— Давай, Лёнічак, абую.

— Я сам!

— Давай майку адпрашу.

— Я сам!

— Давай мячык твой памъю.

— Я сам!

— Давай гузічак прышию.

— Я сам!

— Так радасна матулі.

Яна к сэрцу сынка туліць.



ЧАРАДЗЕЙ

Е. РОСЛЕР

Гумарэска

Насупраць яе супыніўся малады чалавек.
— Вас завуць Сузан! — сказаў ён.
— Прабачце...
— Вас завуць Сузан. Так ці не?
— Так. Але я не ведаю вас.
Малады чалавек паглядзеў ёй праста ў очы.
— Я вас таксама не ведаю. Вы бачыце мяне ўпершыню.
Аднак я ведаю, што вас завуць Сузан,— сказаў ён.
— Але ж як гэта...
— Я ведаю нават больш,— працягваў малады чалавек.—
Я ведаю, што вы замужам, што ў вас кватэра, гараж, што
мужа вашага завуць Бруна і што ў вас няма дзяцей. Пра-
вільна?
— Усё так.
— Учора вы мылі бялізну і павесілі яе сушыцца ў двары.
— Ах, вы жывеце па суседству!
Малады чалавек выняў бумажнік.
— Не. Я яшчэ ніколі не быў у гэтым горадзе. Толькі сён-
ня раніцай я прыляцеў з Бухарэсту. Вось мой пашпарт
з пагранічнай пячаткай. Вось білет. Чатыры гадзіны таму
назад я быў яшчэ за граніцай.
— Але ж адкуль вы ўсё ведаецце?
— Гэта мая таямніца! — працягваў малады чалавек.—
Я ведаю яшчэ больш. Ваш муж працуе разам з нейкім
панам Флемінгам. Пан Флемінг жанаты, яго жонка блан-
дзінка, нядаўна яна купіла новы капялюш, але ён ёй зусім
не да твару.
— Вы, напэўна, ведаецце фрау Флемінг?
— Не, фрау Флемінг я яшчэ не бачыў. Аднак вернемся
да вас. Замуж вы выйшлі восем гадоў назад. У вас ёсьць
сястра. Ваша сястра хоча выйсці замуж за аднаго маладога
чалавека, але пра яго яна не ведае нічога канкрэтнага.
Ваша маці прыслала вам тры дні таму назад пісьмо. Яна
піша, што праз тыдзень прыедзе да вас у гості. Праўда
ци не?
— Пан, гэта мяжуе з чарадзействам!
— А я і ёсьць чарадзей,— малады чалавек засміяўся.—
Калі вы хочаце, я і вас навучу чарадзейству.
— І я буду ўсё ведаць пра жыццё незнаймых людзей?
— Канечне.
— Але ж як?
Малады чалавек ціха сказаў:
— Таксама, як і я. У трамваі. Дзесяць хвілін таму назад
я стаяў за вами ў трамваі і чую, што вы расказвалі сваёй
сяброўцы.

З нямецкай мовы пераклаў Уладзіслаў СТРУМІЛА

Мал. А. ЧУРКІНА




На першай старонцы вокладкі.
— Радавы Віталій Федасеев з'явіўся ў вона раствараджэнне!
— З прыездам, сынок!

Фота У. Вяхоткі.

На чацвёртай старонцы вокладкі.
Юныя жыхары Наваполацка.

Фота А. Станавова.

ЧАЙНВОРД «НА ВАРЦЕ РАДЗІМЫ»



1. Воінскае званне. 2. Айчына. 3. Легендарны рускі крэйсер. 4. Атрад войск, які ідзе наперадзе галоўных сіл. 5. Беларускі генерал, Герой Савецкага Саюза. 6. Гарматная або кулямётная прыслуга. 7. Буйное воінскае злучэнне. 8. Сімвал вайсковай часці. 9. Лётчык-беларус, Герой Савецкага Саюза. 10. Радыётэхнічнае прыстасаванне. 11. Памяшканне для стаянкі і рамонту самалётаў. 12. Від сувязі. 13. Магутная баявая машына. 14. Халодная зброя. 15. Повар на караблі. 16. Памяшканне для каманды на караблі. 17. Кавалерыйская войска. 18. Ваенна-паветраныя сілы краіны. 19. Савецкія ваенныя дзеяч. 20. Від узбраення. 21. Асоба каманднага складу арміі і флоту. 22. Пранікненне конных або механізаваных сіл углыб варожай тэрыторыі. 23. Доўгачасовае абарончае збудаванне. 24. Від паветранага бою. 25. Радыёлакацыйная ўстаноўка. 26. Воінскае падраздзяленне. 27. Імклівы напад на ворага. 28. Мужнасць, смеласць. 29. Баявая партызанская група. 30. Назва буйных манеўру Савецкай Арміі. 31. Вышэйшае званне ў Ваенна-Марскім Флоце. 32. Герой грамадзянскай вайны на Далёкім Усходзе. 33. Горад, у ваколіцах якога летам 1941 года ўпершыню быў нанесены магутны ўдар па ворагу з гвардзейскіх мінамётаў. 34. Акружэнне ўмацаванага раёна або крэпасці з мэтай іх захопу. 35. Буйны склад зброя і боепрыпасаў. 36. Адтуліна ў вежы танка. 37. Стальны шлем. 38. Выдатны па лётнаму і баявому майстэрству лётчык. 39. Воінская спецыяльнасць. 40. Прадстаўнік аднаго з родоў войск. 41. Навука аб вядзенні бою. 42. Абарончае ўмацаванне. 43. Воінскае злучэнне. 44. Агністрэльная зброя. 45. Горад, з якім звязана стварэнне Савецкай Арміі. 46. Адважная кулямётчыца ў рамане Д. Фурманава «Чапаеў». 47. Горад-герой. 48. Узброеная Сілы краіны.

Склад А. САНКЕВІЧ

АДКАЗЫ НА КРАСВОРД,

змешчаны ў № 11

1. Камбінат. 2. Алебастр. 3. «Крыжачон». 4. Гурчанка. 5. Парас-
тан. 6. Мечнікаў. 7. Лаперуза. 8. Аміялушка. 9. Пельмені. 10. Раз-
марын. 11. Праметэй. 12. Бабруйск. 13. Стандарт. 14. «Пацёмкін». 15. Гарнітур. 18. Верталёт. 17. Акустыка. 18. Лагунова. 19. Чыр-
вонае. 20. Слічэнка. 21. «Паўлінка». 22. Белашова. 23. Пахомава. 24.
Расамаха. 25. Астроном. 26. Шкіпінар.

Галоўны рэдактар М. І. КАРПЕНКА. Рэдакцыйная калегія:
М. Н. БАРСТОК, А. С. ВАСІЛЕВІЧ, М. А. ЖЫДОВІЧ, М. С. КО-
НАНАВА, Р. У. КУДРЭВІЧ, Л. П. МАРЫНКЕВІЧ, Р. С. ПІЁНAVA,
А. П. УС, В. А. ЧАРНЯЎСКАЯ.

Адрес рэдакцыі: 220041, Мінск, Ленінскі праспект, 77.
Тэлефоны: галоўнага рэдактара — 32-20-51, адказн. сакратара,
аддзела рабочага жыцця — 32-38-14, аддзелаў сельскага жыцця
і пісем, культуры і літаратуры, быту — 32-38-24.

Мастацкае афармленне Ю. У. Пучынскага.

Тэхнічны рэдактар І. А. Цылаў. Карэктар І. Л. Паўлава.

Журнал «Работніца і крестьянка»
на беларускім языке. Издание ЦК КП Беларуссии.

АТ 14021. Здадзена ў набор 1/I-73 г. Падп. да друку 23/I-73 г.


Друк. арк. 5.5. Аўт. арк. 7.3. Фармат 60×90^{1/8}.

Дадатак — выкрайка. Тыраж 399129 экз. Зак. 1415. Цана 15 кап.

2226492



60000000 198 1326
+ ПРИЛ.



Цена 15 коп.

74995